



## Віншаванне з днём нараджэння

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Прэзідэнта Азербайджанскай Рэспублікі Ільхам Аліева з днём нараджэння. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што партнёрства Беларусі і Азербайджана сёння выдзістаць у якасна новы ўзровень. У аснове гэтага — унутры-палітычная стабільнасць у нашых краінах, высокі патэнцыял нацыянальных эканомік, сяброўскія адносіны паміж беларускімі і азербайджанскім народамі. «Тэраканані, што і надалей ўзаемаадносіны паміж Беларуссю і Азербайджанам будучэ дынамічна развіваюцца на карысць грамадзян нашых дзяржаў», — падкрэсліў Прэзідэнт Беларусі.

## Аляксандр Лукашэнка ўпэўнены ў дынамічным развіцці супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Японіяй

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Імператара Японіі Акіхіта і народ гэтай краіны з нацыянальнымі святам — Днём нараджэння Імператара. Аляксандр Лукашэнка выказаў упэўненасць, што сумеснымі намаганнямі супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Японіяй у розных сферах будзе дынамічна развівацца.

**Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.**

# ПРАРЫЎ, ЯШЧЭ ПРАРЫЎ

*Беларуска-ізраільскае супрацоўніцтва актывізуецца*

Год, які ўжо блізіцца да завяршэння, быў прарыўным і рэкордна станочным у двухбаковым адносінах. Прынамсі так яго ацэньвае **пасол Ізраіля ў Беларусі Эдуард ШАПІРА**. Пра гэта сведчаць і відэіты на высокім узроўні, і заключаныя міждзяржаўныя пагадненні, і сумесныя мерапрыемствы ў культурнай, сацыяльнай сферах. Падчас сустрэчы з журналістамі кіраўнік дыпмісі падзяліўся высновамі па выніках сёлетніх кантактаў і выказаў спадзяванне, што наступны год у плане актывізацыі адносінаў будзе не горшым, а магчыма ўзаемадзеянне стане нават больш інтэнсіўным. І для гэтага ёсць усе падставы. Мяркуюцца пашырць супрацоўніцтва ў галіне адукацыі — у Ізраіль запросяць дэлегацыю рэктараў беларускіх ВНУ для азнаямлення з тамтэйшай сістэмай вышэйшай адукацыі. Актывізуецца практыка студэнцкіх абменаў. Мноства запланаваных налета мэралпрыемстваў звязаныя са святкаваннем 65-годдзя Перамогі. У прыватнасці, праект для беларускіх настаўнікаў гісторыі на базе ізраільскага інстытута па вывучэнні халакосту. Налета плануецца відзіт у Ізраіль беларускай парламенцкай дэлегацыі на чале з Алегам Вяліччам, кіраўніком групы па супрацоўніцтве з парламентам Ізраіля. У сяброўскай краіне пабывае таксама міністр спорту і турызму Беларусі Алег Качан. У рамках гэтага відзіту прадугледжаны ўдзел беларуска боку ў міжнароднай спецыялізаванай выставе, якая пройдзе ў Ізраілі. Абудзецца і пасяджэнне рабочай групы па супрацоўніцтве ў галіне турызму.

— Мы ускладаем вялікія спадзяванні на гэту сферу супрацоўніцтва, — падкрэслівае дыпламат. — Надрэзлівае ўзаемны інтарэс бакоў да яе.

Бяззвізавага рожыму паміж нашымі краінамі пакуль няма, аднак, на думку пасла, гэта не ўплывае на паток турыстаў. Ён зрабіў акцэнт на тым, што ізраільскі бок імкнецца зрабіць працэс атрымання візаў хутчэйшым, лягчэйшым і больш камфортным. Да таго ж, яны досыць таньня, таму па сутнасці бар’ераў для аматараў турызму няма. Дамова аб бязвізавым рожыме ў Ізраіля ёсць з Расійі, і, паводле слоў дыпламата, яшчэ пры яе заключэнні прадугледжвалася пашырць гэтыя ўмовы на ўсе краіны СНД, і Беларусь, безумоўна, будзе ў першай групе гэтых краін, як запэўніў кіраўнік дыпламатычнай місіі.

У Беларусі жа чакаецца відзіт міністра сельскай гаспадаркі Ізраіля. Гэта галіна двухбаковага супрацоўніцтва — бясспрэчна, адна з найбольш паспяхоўных і прыярытэтных. Ізраільская кампанія Agrigo інвестуе ў мадэрнізацыю Дзяржвыкаса і Мінскай птушкафабрык. На абодва праекты плануецца выдзяляць каля 20 млн долараў, як паведаміў пасол. Паводле яго інфармацыі, справа пакуль на этапе падпісання дамоў, аднак ён выказаў меркаванне, што ў 2010 годзе мы пабачым яго ў рэалізацыі. Першы праект прадугледжвае вытворчасць каля 10 тон бройлернага мяса ў год, а другі, — 180 млн яек у год.

«Фінансавая-прамысловая група Fishman Group працягне сваю дзейнасць у Беларусі. Плануецца іх супрацоўніцтва з Паркам высокіх тэхналогій», — адзначыў спадар Шапіра. Мяркуюцца таксама, што ў Беларусі будзе адкрыты гандлёвы цэнтр сеткі Home Center (дзе будучэ прадавацца тавары для дома). Гандлёвы дом гэтка бранда ўжо ёсць у суседняй Расіі.

Супрацоўніцтва ў сферы высокіх тэхналогій — яшчэ адзін базавы кірунак двухбаковага ўзаемадзеяння (пасля сельскай гаспадаркі і турызму). У першым квартале наступнага года ў Ізраілі чакаюць дэлегацыю Парка высокіх тэхналогій з рабочым відзітам.

Паводле слоў пасла, ізраільскія бізнесмены працяляюць вялікі інтарэс да Беларусі і ёсць упэўненасць, што інтарэс гэты будзе расці надалей. Ідучэ перамовамі аб павелічэнні лініі страховак рызык ізраільскіх інвестараў, якія працуюць у Беларусі, да памеры 100 млн. У хуткім часе мяркуецца пашырць эканамічны аддзел ізраільскага пасольства ў Беларусі, стварыць спецыялізаваны сайт, дзе будзе скандэнтраваная ўся інфармацыя аб магчымасных эканамічнага супрацоўніцтва з Ізраілем. Так што здарэд для яшчэ большага прарыву ёсць. «У нашых краін ёсць вялікі патэнцыял для супрацоўніцтва, мы можам быць карыснымі адна адной ў многіх кірунках», — рэзюмаваў дыпламат.

**Зоя ВАРАНЦОВА.**

## «Шэры» тытунь пашукаюць спецсродкамі

Кампанія Jaran Tobacco International выдзеліць Дзяржаўнаму мытнаму камітэту Беларусі бязвыплатную дапамогу ў памеры 170 тыс. долараў на набыццё спецсродкаў для выяўлення кантрабанды тытунёвых вырабаў. Як адначасў і намеснік старшыні ДМК Васіль Дземянчык, чакаецца, што спецсродкі для агляду транспарту будучэ закупленыя ў студзені наступнага года.

Як зазначыў Васіль Дземянчык, праблема кантрабанды тытунёвых вырабаў рэзка абвастрылася са снежня мінулага года ў сувязі з павышшэннем цэнаў на гэту прадукцыю ў краінах Еўрасаюза. Калі летась мытнікі канфіскавалі 22,1 млн. «нелегальных» цыгарэт, то сёлета гэта лічба ўзрасла амаль да 84 мільянаў, прычым кошт затрыманых тытунёвых вырабаў складале каля 30 млн. еўра. Тым часам колькасць затрыманняў працягвае ўзрастаць. Літаральна на мінулым тыдні супрацоўнікі Ашмянскай мытні спынілі два аўтамабілі, якія накіроўваліся праз Беларусь і Ліву транзітам у Калінінградскую вобласць — у транспартных сродках былі знойдзеныя 12 млн. цыгарэт без акцызных марак нашай краіны. Тытунёвыя вырабы перавозіліся пад выглядам рызы і алею.

Як правіла, кантрабанда цыгарэт ідзе з тэрыторыі Расіі і Украіны ў дзяржавы ЕС. Разам з тым, адзначаюць у ДМК, не выключана, што частка тавару «асядае» ў нашай краіне. У выніку бюджэт Беларусі недаатрымлівае падаткі з абароту падакцызных тавараў. Плюс да таго, ёсць вялікія сумненні ў якасці гэтай прадукцыі — глагольным чынам з-за невадомых тэхналогія вытворчасці і сумнеўных умоў захоўвання «шэрых» цыгарэт.

**Сяргей ГРЫБ.**

**БЕНЗІН УСПЫНУЎ — ХАТА ЗГАРЭЛА**

У в. Шчэрбава Ляхавіцкага раёна мясцовае 26-гадовае жыхарка паспрабавала распаліць печ, але гэта ёй не удалося. І тады жанчына лінула ў печ бензін і шарганула запалкай. Агонь вырваўся з печы, успыхнула фіранка і хата загаралася.

Гаспадыня паспрабавала сама патушыць агонь, але не здолела справіцца з ім і выклікала МНС. Хата згарэла, а жанчыне толькі апаліла валасы.

**Сымон СВІТУНОВІЧ.**

### ЗАТАВАРЫЎСА ДА НОВАГА ГОДА

Харчовы набор, у які ўвайшлі апельсіны, цукеркі, часнок, бананы, сок, селядзец, цыгареты, спіртныя напоі ў асартыменце, усяго на суму амаль два мільёны рублёў, ночку выкараў з крамы вёскі Нівы Жлобінскага раёна невядомы грамадзянін. Пры гэтым ён сарваў навясыны замок на дзвярах, а сігналізацыя аказалася няспраўнай.

Зрабіць сабе падарунак у выглядзе камп’ютарнай тэхнікі вырашылі і тры гамяльчаніны. Яны па будаўнічых рыштаваннях забраліся на ўзровень другога паверха адміністрацыйнага будынка аднаго з прадпрыемстваў у Навабеліцкім раёне, ослабілі раму і выкараі каштоўнасцю на суму больш за 4 мільёны рублёў. Зьлячымым не пашанцавала — яны затрыманыя, а выкрадзенае вернута ўладальнікам.

**Ірына АСТАШКЕВІЧ.**



**УТВЕРЖДЕНО**  
Наблюдательный совет  
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
«14» декабря 2009 года  
протокол № 32

# БЕЛАРУСБАНК

## КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### об открытой продаже облигаций семьдесят пятого выпуска

## Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк»

**1. Полное и сокращенное наименование эмитента:** полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

**2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**

Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32; телефон – (017) 2188408; телеразр / факс – (017) 2222626; e-mail – info@belarusbank.by.

**3. Сумма зарегистрированного уставного фонда**
Уставный фонд Банка составляет 2.288.787.859.000 (Два триллиона двести восемьдесят восемь миллиардов семьсот семьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) белорусских рублей.

**4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации**

Бухгалтерская отчетность по итогам работы Банка за 2008 год опубликована 28 марта 2009 года в газете «Звязда» (№ 58). По итогам работы Банка за 2009 год и последующие годы указанная информация будет опубликована не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года в газете «Звязда».

**5. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**

С более подробной информацией, а также с копией Проспекта эмиссии облигаций семьдесят пятого выпуска, оформленной в установленном порядке, можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации настоящего документа, в центральном аппарате Банка по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, а также в филиалах – областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка ежедневно (*кроме выходных и нерабочих праздничных дней*) в течение их рабочего времени.

**6. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ**

**6.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**
Решение о выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка «14» декабря 2009 года, протокол № 32.

**6.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера, номинальная стоимость облигаций:**

<b>Номер выпуска</b>	<b>75</b> выпуск
<b>Форма выпуска и вид облигаций</b>	Бездокументарные, процентные, именные, неконвертируемые
<b>Объем эмиссии</b>	500.000.000.000 (Пятьсот миллиардов) белорусских рублей
<b>Количество облигаций</b>	500.000 (Пятьсот тысяч) штук
<b>Серия, номера облигаций</b>	<b>BC75</b> 000001-500000
<b>Номинальная стоимость</b>	1.000.000 (Один миллион) белорусских рублей

**6.3. Цель выпуска облигаций**
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечение денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы Банка.

**6.4. Период проведения открытой продажи облигаций**
После опубликования Краткой информации об открытой продаже облигаций семьдесят пятого выпуска Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк», заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, размещение облигаций осуществляется с 28.12.2009 по 28.12.2010, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций соответствующего выпуска.

**6.5. Место и время проведения открытой продажи облигаций**
Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынке юридических лицам и индивидуальным предпринимателям – резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее – покупатели) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Для приобретения облигаций покупатели могут обращаться в филиалы – областные (Минское) управления, филиалы, центры банковских услуг и центральный аппарат Банка. Отделения Банка в продаже облигаций не участвуют.

Продажа облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

**S = Н + Дн,** где:

С – текущая стоимость облигации;
Н – номинальная стоимость облигации;
Дн – накопленный процентный доход.

В день начала открытой продажи облигаций (28.12.2009), а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.

Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

**Дн = (П1\*Н\*т1 + П2\*Н\*т2 + … + Пn\*Н\*tn) / (365\*100),** где:

Дн – накопленный процентный доход;
П1, П2, Пn – ставка процентного дохода (процентов годовых) за соответствующую часть периода начисления процентного дохода, в пределах которой действующая ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной, равная действующей ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь плюс 4,5 процентных пункта;
т1, т2, tn – количество дней в соответствующей части текущего периода начисления процентного дохода, в пределах которой ставка рефинансирования Национального банка Республики Беларусь была неизменной. При этом сумма т1 + т2 + … + tn должна быть равна количеству дней, прошедших с даты начала размещения облигации (даты выплаты последнего процентного дохода) по дату расчета текущей стоимости;
Н – номинальная стоимость облигации.

## ЦУДЫ – НА КАЛЯДЫ

Хакей. КХЛ

Пасля дзесяцідзённай паўзы, прызначанай на розныя турніры зборных, узнавіўся чэмпіянат КХЛ. Мінскае «Дынама» ў аўторак вечарам сустракалася з адным з самых прыцыповых супернікаў — рыжскімі аднаклубнікамі.

Напярэдадні святаў заўсёды чакаеш казкі. Нават калі з таго часу, калі ты яшчэ верыў у Дзеда Мароза, паслепа вырасці не адно пакаленне, хочацца заплюшчыць вочы халодным цёмным вечарам, а праз імгненне расплюшчыць іх, адчуўшы пляшотнае цёплае сонейка. У мінскіх дынамаўцаў «халодны цёмны вечар» быў два тыдні таму ў Рызе. Тады латышы не пакінулі нашай камандзе шанцу — 2:0. Але час праляцеў хутка, і ўжо «зубры», настроеныя на рэванш, дома прымалі рыжан.

Яшчэ не ўсе глядачы дайшлі да сваіх месцаў на трыбуне, а Лінтнэр выдаў шыкоўную перадачу і капітан гаспадароў Пелтанен адправіў шайбу паміж шчыткоў галкпера. Ды і пасля гэтага «зубры» давілі. А потым быў перапынак. І на лёд, як бычадам, выйшлі іншыя латышы каманды. Латышы перахапілі ініцыятыву, і хто ведае, чаго б паспелі нарабіць, каб напрыканцы 39-й хвіліны не пасыпалася чар-

говае шкло, з тых, што абмяжоўваюць пляцоўку, Палаца спорту. Рэферы адправілі гульцоў «Піць гарбаты», вырашыўшы дагуляць апошнія секунды разам з трыці перыядам. Нашы выйшлі на пляцоўку і за 57 секундаў закінулі ажно дзве шайбы. Спачатку Сялінец засмуціў суайчыннікаў, паспеўшы пракінуць шайбу пад Прускама, а потым нядаўні новапрызныні Барламаў адкрыў свой дынамаўскі бамбардзірскі рахунак. Трэцяя дваццаціхвілінка ставіла перад гаспадарамі даволі празрыстую мэту — не прапусціць, прынамсі, больш за тры шайбы. І ўсё атрымалася, святя г хутка! У прызнанга лепшым гульцом вечара Ковалея, праўда, не атрымаўся згуляць «на ноль», але Мяляшка пасля хуткай атакі і перадачы ад Міхалева вернуў розніцу ў шайбах да лічбы тры. Канчатковы вынік — 4:1.

Ужо ўчора вечарам беларускую публіку чакала яшчэ адно дынамаўскае дэربي — Мінск супраць Масквы. На жаль, паўнаконт скончыўся пасля падпісання «Звязды» ў друк, так што падрабязнасці ўжо ў наступным нумары.

**Яўген БАРАКСА**

*Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь*

**ЗАВЕРЕНО**

*В.Г. Кулаженко  
«23» декабря 2009 года*

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетех владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированному суммам не начисляются и не выплачиваются.

**6.11. Условия и порядок приобретения Банком облигаций до даты их погашения**

В период обращения облигаций Банк обязуется ежеквартально осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца по цене, равной номинальной стоимости облигации в следующие даты: **01.04.2010, 01.07.2010, 01.10.2010, 01.01.2011, 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011**.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Банком, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать:

наименование владельца облигаций;
место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций;
номер выпуска облигаций;
количество облигаций, предлагаемых для продажи;
банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который должен осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг);
подпись уполномоченного лица.

В случае если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть предоставлено в Банк **не позднее 5 рабочих дней** до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (*с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи облигаций*), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32; факс 2222626.

Заявление, предоставленное после указанных сроков, Банком к исполнению не принимается.

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять:

приобретение (выкуп) облигаций Банка в иные сроки по цене, определяемой Банком;
дальнейшую реализацию облигаций Банка, приобретенных на вторичном рынке;
иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**6.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке процентного дохода, равной ставке рефинансирования Национального банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) плюс 4,5 процентных пункта за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрете выпуска.

**6.13. Дата и номер регистрации облигаций**
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 23 декабря 2009 года.

Регистрационный номер: 5-200-02-0437.

**6.14. Информация об обеспечении облигаций**
Банк выпускает облигации без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 названного Указа.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь.

**6.15. Порядок обращения облигаций**
Для своевременного формирования депозитарием Банка реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются:
**на биржевом рынке** – за 5 рабочих дней:
до дня выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение всего срока обращения облигаций;
до даты погашения облигаций;
**на внебиржевом рынке:**
за один рабочий день до даты выплаты процентного дохода – для владельцев облигаций, являющихся клиентами депозитария ОАО «АСБ Беларусбанк»;
за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода – для владельцев облигаций, не являющихся клиентами депозитария ОАО «АСБ Беларусбанк»;
за пять рабочих дней до даты погашения облигаций.

**Заместитель Председателя Правления – начальник ОПЕРУ**  
**ОАО «АСБ Беларусбанк»**  
**Г.С. Господарик**

**Главный бухгалтер**  
**ОАО «АСБ Беларусбанк»**  
**И.П. Лысковская**

**http://www.belarusbank.by**

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь.
Лицензия на профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам № 02200/038579 (зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь. 13.07.2009 № 5200-1246-1024). УНП 100325912.





# ЗВЯЗДА

## ЧЫРВОНАЯ

# СЕСІЯ НА КВАТЭРЫ, або Што рабіць, калі вас дамагаецца выкладчык

Этнаскарбонка

## СТВАРАЛЬНІКІ СЕНСАЦЫЙ

### КАНСТАЛІНСКІЯ ШКОЛЬНІКІ САСТАРЫЛІ СВАЮ МЯСЦОВАСЦЬ НА ДВА ТЫСЯЧАГОДДЗІ

Настаўнік гісторыі і геаграфіі Кансталінскай школы Браслаўскага раёна Віктар Бунта ўпэўнены, што амаль любая мясцовасць Беларусі захоўвае шмат таямніц, і калі толкі сур'ёзна ўзяцца за справу, дык можна «выйсці» на «следы», пакінутыя самімі старажытнымі насельнікамі. За апошнія дзесяці гадоў, як кансталінскія школьнікі разам з Віктарам Елісеевічам пачалі вывучаць гістарычную і прыродную спадчыну свайго краю, ім знойдзены доказы таго, што людзі абжылі гэту тэрыторыю не менш, чым за трысячагоддзе да нашай эры (!).

На Браслаўшчыне амаль не засталася кучка, куды б не дараліся людзі даследчыкі, яны прайшлі больш за 10 экспедыцый, сабралі калекцыі старажытных рэчэй, зафіксавалі іх на фотаздымкі, запісалі іх у спецыяльныя каталогі, а таксама іх перадалі ў спецыяльныя музеі. Два рэдкія прыродныя аб'екты, знойдзеныя мясцовымі краязнаўцамі, ужо атрымалі статус помнікаў рэспубліканскага значэння, а яшчэ больш за 20 паўночных «чакоў» прывезду экспертаў. Апроч кансталінскіх пару гадоў таму нават атрымалі запрашэнне прадставіць Беларусь з вынікамі сваёй пошуку на штогадовай канферэнцыі GEO (Еўрапейскай арганізацыі па захаванні геалагічнай спадчыны) у Фінляндыі, але паездка не адбылася па фінансавых прычынах, а зараз яны разглядаюць ідэю аб тым, каб прапанаваць сваю інфармацыю чэмпіёну «National Geographic».

Першыя дакументальныя звесткі аб нашай мясцовасці адносяцца да 1498 года — вёска Дамашы, 1529 года — вёска Пагошча. Але мы хачем даказаць, што людзі тут жылі хачця і раней. У 1992 годзе ў вёсцы Пагошча ўзнікла група насяпаў, якія былі вельмі падобныя на курганы могілнік (у курганах на Беларусі хвалі ў пэўны прамежак часу, ад VI да XIII стагоддзя. Ны, вусы: атрымліваецца, гісторыя нашага краю сягае больш чым на 500 гадоў глыбей! — расказвае Віктар Бунта. Пра гэтую знаходку кансталінскія паведамлілі археолагам, і хутка пад кіраваннем навуковага супрацоўніка Нацыянальнага музея гісторыі і культуры Беларусі Мікалая Пліваўскага тут пачаліся раскопкі, у якіх акрамя мясцовых юных краязнаўцаў удзельнічалі валанцёры з 8 краін: Беларусі, Германіі, Ірландыі, Італіі, Францыі, Шатландыі, Швейцарыі і Швецыі ва ўзросце 19 — 42 гадоў. Вынікі раскопак вельмі цікавыя: гэта пахаванне ў асноўным маладых мужчын, што падвяду навукоўцаў да думкі, што раней у гэтай мясцовасці было пасяленне полацкіх дружыннікаў, якія тут збіралі даніну (гэтую адпавядае і назва вёскі Пагошча, ад слова «пагост» — «збор даніны»).

Паспрабаваўшы сабе ў ролі археолагаў і набыўшы пэўныя веды, спецыялісты з Кансталінскай школы

Руслан Януля і Валодзя Адамчык адкрылі два новыя археалагічныя помнікі: рэшткі селішча жалезнага веку і раняняга сярэднявечча. Хлопцы звярнулі ўвагу на кавалкі керамікі і рэшткі старажытнай металургічнай вытворчасці, якія жыхары Пагошчы часам знаходзяць на сваіх агародах.

#### Гісторыя ў камені

— Амаль кожны камень можа шмат чаго «паведаміць» спецыялісту, — упэўнены Віктар Елісеевіч. — Напрыклад, як ён утварыўся, адкуль сюды патрапіў (гэта асадкавая парода або магматычная). Цікава, якой ён формы. Так, глады, плоскія — прынесены з берага мора, абсалютна круглыя — «апрацаваныя» вадаходамі. Дарэчы, круглыя камяні выкарыстоўваліся некаторымі мясцовымі калдунамі, лічылася, што яны забароць у сабе зло. За многімі з камянёў стаіць гісторыя. Дзеці самыя лепшыя даследчыкі, таму што ім кіруе інтарэс, які яшчэ і падаргае добрымі адзнакамі, а яшчэ ў іх вельмі пільнае вочка. Мая палітка такая: няхай цягнуць усё, бо так яны і з большай паваягай да свайго краю ставяцца, і ў дадатак часам робяць цікавыя адкрыцці (у 95 % выпадках, з таго, што яны нясуць, мала чаго цікавага).

Тое, што мясцовыя школьнікі перабралі амаль ці не ўсе каменне ў наваколлі, прывяло да... стварэння шырокай калекцыі акамянеласцяў з шасцідзяці ўзросту, якая перададзена браслаўскаму краязнаўчаму музею і стане асновай кампазіцыі, прысвечанай геалагічнай гісторыі краю. Самай першай цікавай знаходкай стаў каменчык кавалі знаходкай стаў каменчык з адбіткам Выкапнёвай класічнай істоты — трылябіту, якая жыла ў двонкім перыядзе палеазойскай эры. У НАН Беларусі было вызначана, рэшткі якой жылі альбо расліны ёсць у гэтай калекцыі, за што шырока ўдзячнасць вучонаму з Мінска С.А. Кручанку.

Кансталінцамі таксама сабраныя калекцыі незвычайных камяняў: напрыклад, у форме правільнага сэрца ці зуба дракона і каменных сякер. Дарэчы, апошняя таксама была паказана вучоным, якія паведамлілі, што гэтыя сякеры пакінулі прадстаўнікі культуры шуравой керамікі, якія жылі тут у II тысячагоддзі да нашай эры.

— Хачу параіць калегам, што займаюцца краязнаўствам, часцей звяртацца да спецыялістаў, — кажа Віктар Бунта. — Мясцовыя краязнаўцы валодаюць інфармацыяй, якую цяжка здабыць не мясцоваму чалавеку, а вучоным — навуковым поглядам на праблему, шмат чаго могуць падказаць. Аказваецца, што звыкліся да тэўтыйшых жыхароў рэчы, з'яўляюцца рэдкімі, цікавымі і карыснымі для навукі і мясцовага турызму. Так, нашы даследаван-

ні маюць дастаткова практычнае значэнне. Мы даведаемся пра гісторыю мясцовасці, а некаторыя знойдзеныя намі аб'екты потым уваходзяць у турыстычны маршрут, што асабліва актуальна для нашага раёна, у якім размешчаны Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры».

#### Валуны сігналяць: «SOS»

Так «экскурсійным» стаў «Пузавіцкі Вялікі камень», які дзякуючы кансталінцам аб'яўлены помнікам прыроды рэспубліканскага значэння. Пра тое, што ён быў культываваным месцам з часоў дахрысціянства, сведчаць і павер'і, маўляў, каровы ля гэтага каменя пачынаюць шалець і што вадой з паніжэння можна выведзіць бародаўку.

Прынамсі, кансталінцы працягваюць распачыта навукоўцамі яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя праект «Пошук рэдкіх геалагічных аб'ектаў на тэрыторыі Браслаўскага раёна для аб'яўчэння іх помнікамі прыроды». Звесткі аб знаходках паведамляюцца супрацоўнікам Браслаўскага музея інага аб'яднання, аддзела турызму Нацыянальнага парку «Браслаўскія азёры», навукоўцам Белдзяржуніверсітэта і Акадэміі навук.

Па камянях, гарадзішчах, курганах, знойдзеных вучнымі кансталінскай і іншых школ (да акцыі па пошуку камянёў далучылася яшчэ 9 школ раёна), можна склацца асобныя маршруты з цікавым распевадам пра лаганскае мінулае краю. Ім знойдзена больш за два дзясяткі валуноў, з многімі з іх звязаныя легенды і павер'і. Так, на Браслаўшчыне ёсць каменны пад якім, кажучы, закапаны каляты човен з золатам (вёска Латоцькі, дарэчы, — гэта адзін з самых вялікіх у Беларусі валуноў). «Блудны камень» (ваколлі вёскі Дамашы), які быў пад ім не адгусае ад сябе і чалавек несядома вяртаецца да яго, «Пляўшакі камень» (вёска Юлья Пасушка сельсавета), у якім быццам жыве нячыстая сіла і шмат іншых. Школьнікі таксама запісалі цікавыя легенды пра страчаныя камяні.

«У нашай мясцовасці царцей — «вагоны», прощма зачараваных мясцін, — жартуе Віктар Бунта. — Станоўчая прыкмета, што гэта не прыдумка інфарматара, які ну вельмі хоча прыцягнуць увагу да сваёй персону, калі людзі неахотна пачынаюць пра іх расказваць. Лічу, наша праца вельмі адказная, таму што такі плацт культуры адыходзіць. Калі не было тэлебачання, патрэбу ў інфармацыі беларусы паталілі за кошт уласных звестак, легендаў, паданняў. Многія з іх несці логічна выхваляваючы навуку. «Трасіла мяні перад смерцю старэйшага сына падзяліцца зёлатам з маладой сястрой. А той падаў — пакінуў усё сабе. Прайшоў час пасля смерці старой і раптам па хаче скамляра сына пачала хадыць



У экспедыцыі — 2009 кансталінскія школьнікі камяні пад якім «схаваўся» зачараваны золатамі вёска Зыбікі.

здар'і цяжка ўдыхаць. «Хто тут?» — спытаўся перагужаны гаспадар. А ў адказ голае памерлай маці «Чаго ж ты трывашы не аддаў, сыноч?».

#### Каму гэта трэба?

Навуковымі справадзцамі кансталінскай неаднаразова адзначалі дыпламамі на абласных і рэспубліканскіх конкурсах і канферэнцыях каляты човен з золатам (вёска Латоцькі, дарэчы, — гэта адзін з самых вялікіх у Беларусі валуноў). «Блудны камень» (ваколлі вёскі Дамашы), які быў пад ім не адгусае ад сябе і чалавек несядома вяртаецца да яго, «Пляўшакі камень» (вёска Юлья Пасушка сельсавета), у якім быццам жыве нячыстая сіла і шмат іншых. Школьнікі таксама запісалі цікавыя легенды пра страчаныя камяні.

— Раней у чамусьці спыненай рэспубліканскай краязнаўчай экспедыцыі «Наш краі», маглі ўдзельнічаць юным даследчыкам, якія працавалі ў любым накірунку — вывучэнне геаграфічнай і літаратурнай спадчыны, даследаванне экалогіі сваіх мясцінаў або іх рамёстваў. Гэта было правільна, бо кожная мясцовасць мае свае ўнікальныя асаблівасці, — у адной ішлі баі звязаныя з Першай сусветнай вайной, у другой — з Вялікай Айчыннай, у трэцяй — з вайной 1812 года, у чацвёртай захаваліся археалагічныя калекцыі помнікаў, аб'екты школьнікі ахоўваюць рэдкія расліны. А сёння тэматыка краязнаўчых конкурсаў звужана, у выніку многія школы не могуць прэзентаваць свае даследаванні, напрыклад, які мы з нашымі легендамі і камянямі, — заўважае Віктар Бунта. — А для дзяцей удзел

у такіх канферэнцыях вельмі важны, гэта як справа гонару, як элемент спорту. У параўнанні з тым, што было яшчэ 10 гадоў таму, складваецца уражанне, што школьныя краязнаўства сёння знаходзяцца ў паўлетаргічным стане, нікому не патрэбна.

Ведаю з вопыту, што ў асноўным на выніковых канферэнцыях «Нашага краю» выступалі прадстаўнікі невялікіх вясковых школ, якія прывозілі такія матэрыялы, што спецыялісты прыходзілі ў захваленне.

Між іншым знаходкі браслаўскіх школьнікаў маюць яшчэ і практычнае значэнне. У пазамінулым годзе археолагі з гісткава БДУ папрасілі нас адшукаць новы аб'ект для раскопак. Было знойдзена і абследавана два гарадзішчы жалезнага веку і тры гарадзішчы-сховішчы.

Многія знаходкі кансталінскай краязнаўцаў ужо зараз можна выкарыстоўваць для развіцця турызму на Віцебшчыне.

— Людзі, што прыязджаюць сюды аддываць, скардзіцца на нізкую інфармацыйную забяспечанасць, ім проста сумна, няма чым заняцца. Мясцовыя настаўнікі ці нават школьнікі маглі б працаваць экскурсаводамі ці групаводамі. Мне падаецца, дзяржава трэба ўзяць гэта на заўвагу і прадумаць, як спрасціць юрыдычныя працэдурны па аказанні турыстычных паслуг, — заўважае Віктар Елісеевіч. Прынамсі, замежнікі, што ўдзельнічаюць у раскопках могілнікаў ў ваколлі вёскі Пагошча, прыйшлі ў захваленне ад Браслаўшчыны, яе прыгожасці і не таямніц.

Адна з крыніц з вадой, што знаходзіцца ля гары Маяк, ужо яльч хадзіць па акаваным турыстам, праўда, там не па-беларуску в'яжучы стужачкі на памічы, але легенды слухаюць мясцовыя. І з задавальненнем. А такіх прынад для турыстаў мясцовае школьнікі могуць прапанаваць шмат, і праца працягваецца, амаль з кожнай з экспедыцый яны прывозяць новыя адкрыцці.

Алена Дзядзіюля.

Далікатная тема

# СЕСІЯ НА КВАТЭРЫ,

— Дзючаты, улічыце, залік «бруках» я ў вас не прыму, — так звычайна казаў адзін стары прафесар універсітэта. Студэнткі смяяліся, але не да смеху было на заліку, калі выкладчык адпраўляў дзючату ў джынсах на пераздачу, падрубочы мажыку, міні-спадніц і доказальт.

## ДА МЯНЕ НА ДАЧУ, І МІНУС ПЕРАЗДАЧА

Высокая, спартыўная дзючатына Лена\* са Смаргоні паступіла ў інстытут тры гады таму. На занятках па фікультуры выкладчык Андрэй Віктаравіч прапанаваў ёй перайсці ў баскетбольную секцыю. Лена пагадзілася, бо яшчэ са школы займалася баскетболам. Аднак разам з секцыяй дзючатына атрымала бонус у якасці ласага да дзючату фізрука.

— Мне рэальна было страшна, — расказвае яна. — Ён намякаў на тое, каб разам у сауну схадыць. Маўляў, чаго адмаўляешся. Пастаянна тэлефанавалі мяне, прасіў сустрэцца. Я рабіла выгляд, што нічога не разумею. Аднойчы я прыйшла даведзача наконт даты наступных сабярніцтваў. У кабінце быў Андрэй Віктаравіч і яшчэ адзін выкладчык. Я прыслала на крэсла з колцамі. Іншы выкладчык падшоў да мяне і пачаў вазіць у крэсла на кабінце. Андрэю Віктаравічу гэта не спадабалася, ён сказаў: «Не чапай мя. Яна мая!».

Аднагрупнікі Лены пачалі пасмеівацца з яе, маўляў, схады і нам пастаў залік. А ў дзючатына працянаўся страх.

— Спачатку я не рэагавала на заляцанні, — расказвае Лена. — Але перад залікам усё ж папрасіла сваіх аднагрупнікаў Улада і Пашу схадыць разам са мной, таму што адной стала рэальна страшна. Дзючый Богу, усё абыйшлося.

У іншай дзючатына, якая вучылася на факультэце на пяць гадоў разам з Ленау, усё скончылася пераходам у іншы ўніверсітэт.

— У той час залік у Андрэя Віктаравіча некаторыя дзючаты «здавалі» на лецішчы, — расказвае аднагрупніца дзючатыны Ганна. — Ён неаднаразова запрашаў да сябе і прапанаваў такі варыянт заліку. Дзючаты, відаць, тады разбосцілі яго: нікто нікуды не скардзіўся. Але пасля мая аднагрупніца пачала збіраць сведчэнні тых, каму сапраўды Андрэй Віктаравіч прапанаваў «адрадаваць» залік у яго на лецішчы. Не ведаю, ці быў працяг справы, але дзючатына вымушана была перавесціся ў іншую навуковую ўстанову.

Тацяня\*, студэнтка яшчэ адной ВНУ, на працягу двух тыдняў мінулаў сесіі не магла здаць залік.

— Прыходзіла яна на залік некалькі разоў, — расказвае сяброўка Тацяня. — Між іншым, вучыцца дзючатына на «выдатна». Ніколі ў яе пераздач не было. А тут такое. Пасля другой пераздачы, помню, уся ў слязах прыйшла. Расказвала, што на роўным месцы заваліў. Скажаў, што да сакавіка хадзіць будзе, пры гэтым цікавіўся, ці замужам яна, ці хлопцы ёсць.

У рэшце рэшт дзючатына здала, але, па яе словах, пераваў даволівае патрапаць шмат.

## ДРОБНЕ АХУЛІГАНСТВА ЦІ КРЫМІНАЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ?

— Калі ідзе адназначнае схіленне да сексуальных адносінаў шляхам шантажу, — расказвае **Вольга ЧАУС супрацоўніца юрыдычнай клінікі БДУ** — ёсць артыкул 170 у кримінальным кодэксе. У ім гаравіцца пра прымушэнне асобы да палавых зносінаў шляхам шантажу ці пагрозы з выкарыстаннем службовай ці іншай залежнасці пацярпелага. У названым выпадку назіраецца свайго роду залежнасць і шантаж. Паездзе на дачу, тады пастаўлю залік. Аднак павіна быць яўна зразумела, навошта выкладчык запрашае на дачу. Не проста кіно паглядзець, а для нечага ішга.

Калі ідуць проста нейкія намікі без канкрэты (чалавек выказвае свае нейкія жаданні, але не настойвае), то гэта можна расцэніць максімум як дробнае хуліганства. І прыцягваюць выкладчыка да адміністрацыйнай адказнасці за прыставанне да грамадзян, выражаеся ў некултурнай форме.

— Даказць факт дамагаўства будзе досыць складана, калі ўсе размовы адбываліся сам-насам і нікто не бачыў гэтага і не чуў, — працягвае Вольга. — Калі такіх пацярпелых некалькі, то гэта мяняе справу. Асабліва калі яны з розных курсаў і паміж сабой не маюць стасункаў. Тады можна будаваць абвінавачванне толькі на паказання пацярпелых. Але адназначна павіна быць даказана (нехта бачыў, чуў ці ёсць дыктафонны запіс), што паступала такая прапанова. Усё адно гэта вельмі кісткія пацверджанні. На самарэ, такія згачытасці вельмі шырока. І ў плане даказвання іх вельмі цяжка пацвердзіць. Тут жа ідзе сцяргджэнне аднаго чалавека і другога. Зразумела, выкладчык заўжды можа вярнуцца ў бок таго, што студэнтка проста нагаворвае, бо насамрэч нічога па прадмеце не ведае. Даказць

## МТС — аграгарадкам

# СЯРОД АЗЁРАЎ ЛЕПЕЛЬШЧЫНЫ — СЯДЗІБА «РЫБАЧОК»

Зіма ўрэшце прывіць свой снежны баль. Калі пішу гэтыя радкі, мараз пад дваццаць градусаў. А ў вас за вокнамі колы? Моцны мараз — добрая праверка на надзейнасць аператара сотавай сувязі. Мы плацім за магчымае патэлефанаванне і быць даступнымі заўсёды. Праверана на ўласным вопыце: МТС моцных маразоў не баіцца. Сёння васьм раніцай выйшаў з дому, мабільны нават у кішні заледзьянеў, а «рыскі» на экране паказвае — значыць, па-ранейшаму на сувязі ад МТС застаюся.

А колькі разоў вырчуаў мяне мабільны, падключаны да МТС, падчас камандзіровак! «Вы дзе? — пытае суровы, як зіма, начальнік. — Вам заданне...» «Знаходзіць» ён мяне на прасторах любімай Віцебшчыны, там, дзе і машыны рэдка праязджаюць.

Нават у самым далёкім куточку роднай Беларусі, сярод азёраў, у лесе, вы будзеце заставацца на сувязі МТС. А як прыемна, калі ты знаходзіся далёка ад працы і дома і можаш заўсёды, калі пажадаеш, патэлефанаванне каханай, сябрам! Падзяліцца добрымі ўражаннямі, паведаміць, калі вернешся.

Так і было, калі я завітаў у Лепельскі раён на турыстычную агра-расядзібу «Рыбачок». Тэрмін «агра-сыдзіба» для мяне значыць, што тут жыюць працавітныя людзі і прымаюць гасцей не ў горадзе. Жывуць на зямлі, якую яшчэ поўнасна не кранула (я б сказаў больш шыра — не сапсавала) цывілізацыя. Сядзіба «Рыбачок» у Лепельскім раёне знаходзіцца менавіта ў такім цудоўным куточку Прыдзвінскага краю.

Абантены МТС — гаспадары сядзібы «Рыбачок» Ігар Печкуроў і Ягоная жонка Святлана (на фоту) у сваёй утульнай сядзібе гасцінна прымаюць гасцей. Калі вы яшчэ ніколі не адпачыліся ў агра-сідзібе, шыфра раю пацяць з «Рыбачка».

Сядзіба знаходзіцца ў кіламетрах трыццаці ад Лепеля, у вёсачцы Макараўшчына. Назва сядзібы — «Рыбачок» — не выпадковая. Азёраў вакол гэтай сядзібы вельмі шмат. Адпаведна і рыбы.

А калі вас «не грэе» рыбаная лоўля, прыязджайце сюды проста адпачыць. Драўлянаму дому, дзе гасціннае муж і жонка прымаюць гасцей, ужо больш за сто гадоў! Калі заходзіш усярэдзіну з марозу, адразу адчуваеш, што тут цёпла і ўтульна. Пахне па-хатняму. Кідаюцца ў вочы старая мэбля, калекцыя старадаўняга прадметаў побыту. Такім чынам, апрама ў сядзібе «Рыбачок» можна трапіць на са-свойму ўнікальную экскурсію. І, адрэзненне ад музеяў, у сядзібе «Рыбачок» вам дазваляць патрымаць рарытэтную «экспанату», сфатаграфаванца з ім!

Сліпкі цяжучы, калі ўспамінаю смачныя стравы беларускай нацыянальнай кухні з печы, якімі частавалі мяне гаспадары. Хіба ў горадзе на плічы вы нешта аналагічнае прыгатуеце? Вядома ж, можна знайсці ў інтэрнэце тым жа старадаўнім рэцэптам, але сапраўднае печ надае непарторны смак і пах стравам. А на той жа печу паспаць? Цуд. А пакатацца на санях? Паслухаць гарманіста і беларускія песні

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ИВАЦЕВИЧСКИМ РАЙОННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Характеристика земельных участков, выставленных на аукцион	д. Битынь, ул. Слонимская, 1А (далее — лот № 3)		
	г. Ивацевичи, ул. 70 лет Октября, 6 (далее — лот № 1)	г. Ивацевичи, ул. Депутатская, 43А (далее — лот № 2)	д. Битынь, ул. Слонимская, 1А (далее — лот № 3)
Местонахождение (адрес земельного участка)	г. Ивацевичи, ул. 70 лет Октября, 6 (далее — лот № 1)	г. Ивацевичи, ул. Депутатская, 43А (далее — лот № 2)	д. Битынь, ул. Слонимская, 1А (далее — лот № 3)
Площадь участка, га	0,0401	0,0045	0,2705
Виды земель	общего пользования	общего пользования	неиспользуемые
Вещное право на земельный участок	аренда сроком на 20 лет	аренда сроком на 10 лет	аренда сроком на 50 лет
Целевое назначение земельного участка	для строительства магазина	для установки и обслуживания временного павильона по оказанию страховых услуг	для строительства объекта торговли и общественного питания
Кадастровый номер участка	123450100001002809	123450100001002808	123480000601000590
Начальная (стартовая) цена земельного участка, рублей	4644200 (четыре миллиона шестьсот сорок четыре тысячи двеести)	345190 (триста сорок пять тысяч сто девяносто)	315330 (триста пятьдесят тысяч триста тридцать)
Наличие строений, сооружений на участке	нет	нет	нет
Наличие инженерных коммуникаций на прилегающей территории	линия электропередачи, газопровод, водопровод, канализация, связь	линия электропередачи, водопровод, канализация, газопровод, связь	линия электропередачи, водопровод, канализация, газопровод, связь
Состояние дорожной сети улиц	усовершенствованное покрытие	усовершенствованное покрытие	усовершенствованное покрытие
Ограничения в использовании	на площади 0,0005 га в охранный зоне кабельной линии электросвязи и радиодификации	на площади 0,0015 га в охранный зоне напорной канализации	на площади 0,0220 га в охранный зоне газопровода низкого давления

Аукцион состоится **27 января 2010 года** в 14 час. 30 мин. в малом зале райисполкома по адресу: Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, д. 44, каб. 116.

Для участия в аукционе индивидуальный предприниматель или юридическое лицо (лично либо через своего представителя или уполномоченное должностное лицо) представляет комиссии следующие документы: заявление об участии в аукционе; копия платежного поручения, заверенная банком, о внесении суммы залога в размере: лот № 1 — **464 420 рублей**, лот № 2 — **34 520**, лот № 3 — **31 540 рублей** на р/с № 3641000000032 в филиале № 111 ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Ивацевичи, код банка 623, получатель платежа — Ивацевичский райисполком, УНП 200100489, назначение платежа 04002;

индивидуальный предпринимателем — копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов; представителем индивидуального предпринимателя — нотариально удостоверенная доверенность; представителем или уполномоченным должностным лицом юридического лица Республики Беларусь — доверенность, выданная юридическим лицом или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица без нотариального засвидетельствования, документ с указанием банковских реквизитов; представителем или уполномоченным должностным лицом иностранного юридического лица — легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть произведена в течение года до подачи заявления на участие в аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны происхождения с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык, легализованные в установленном порядке доверенности или документ, подтверждающий полномочия должностного лица, документ о финансовом состоянии, выданный обслуживающим банком или иной кредитно-финансовой организацией, с засвидетельствованием в установленном порядке переводом на белорусский или русский язык;

при подаче документов на участие в аукционе представители индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, уполномоченные должностные лица юридических лиц, индивидуальные предприниматели представляют документ, удостоверяющий личность.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, желающие участвовать в аукционе в отношении нескольких земельных участков, вносят задаток в размере, установленном для предмета аукциона с наибольшей начальной ценой.

Аукцион проводится при условии наличия не менее двух участников аукциона по каждому лоту.

Передача земельных участков в аренду производится без изменения их целевого назначения с условиями: внесения победителями аукциона платы за право заключения договоров аренды; возмещения победителями аукциона исполному расходов по организации и проведению аукциона в размере: **1 133 143 рубля** по лоту № 1, **1 090 881 рубль** по лоту № 2; **1 077 889 рублей** по лоту № 3; заключения победителями аукциона с Ивацевичским райисполкомом договоров аренды земельных участков и осуществления в двухмесячный срок со дня получения решения райисполкома о предоставлении земельных участков в аренду государственной регистрации прав на земельные участки;

получения победителями аукциона в установленном порядке разрешения на проведение проектно-изыскательских работ и разработки, утверждения строительного проекта на строительство объектов в срок, не превышающий 2-х лет со дня принятия исполкомом решения о предоставлении земельных участков;

осуществления начала строительства объектов после получения разрешения на строительство не позднее 6 месяцев после разработки и утверждения в установленном порядке строительных проектов; осуществления строительства объектов в сроки, определенные проектно-сметной документацией.

Договор аренды земельного участка по результатам аукциона подписывается сторонами после принятия Ивацевичским райисполкомом решения о предоставлении победителю аукциона земельного участка и не позднее 2 рабочих дней после оплаты победителем аукциона стоимости предмета аукциона, расходов по организации и проведению аукциона. Указанную плату победители аукциона обязаны внести в течение 10 рабочих дней со дня принятия исполкомом решения о предоставлении земельных участков.

Предварительное ознакомление с земельными участками на местности проводится при подаче заявления.

Заявления на участие в аукционе принимаются с **28 декабря 2009 г.** по адресу: 225291, Брестская область, г. Ивацевичи, ул. Ленина, 44, каб. 422, с 8.00 до 17.00 по рабоч



# 6 ТЭЛЕТЫДЗЕНЬ

ЗВЯЗДА 24 снежня 2009 г.

## СЕРАДА, 30 СНЕЖНЯ



6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 23.55 Навіны.  
6.05, 0.25 Дзень спорту.  
6.10, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».  
6.45, 7.45, 18.50 Зона Х.  
7.30, 11.55 Дзелавае жыццё.  
8.35 Сфера інтарсаў.  
9.05, 19.50 **Серыял «Кіўс-такія я кахаю»**.  
10.00, 16.50 **Меладрама «Сёстры па крыві»**.  
10.55, 17.50 **Серыял «Не нарадзіся прыгожай»**.  
11.40 Алімпійскі часопіс.  
12.10 **Серыял «Зорны крэйсер «Галактыка»**. **Заклучная серыя**.  
13.10 **Серыял «Вераніка Марс-3»**. **Заклучная серыя**.  
14.05, 15.25 «Эпоха». «Франциск Скраньня».  
15.15, 19.20 Навіны раёйна.  
15.55, 22.20 **Камедыя «32-га снежня»**.  
19.30 «Зямельнае пытанне».  
20.50 «Спартлато 5 з 36». Забаўляльнае шоу.  
21.00 Панарама.  
21.50 «Вынікі-2009. Культурна».



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.30, 22.50, 1.10 Навіны навіны.  
6.05 «Наша раніца».  
9.05 **Серыял «Рыжыя»**.  
10.00 Асортдзёе прахываньня. «Свята жытата».  
11.05, 13.05, 16.10, 18.15, 21.00, 23.05, 1.25 Навіны спорту.  
11.10 «Дэтэктывы».  
11.50 «Ералаш».  
12.00 «Малахаў».  
13.10 «Зразумець. Дараваць».  
13.40 «Модны прыгавор».  
14.45 «Кантрольная закупка».  
15.15 **Серыял «Аматарка прыватнага вышук Даша Васільева»**.  
16.15 Ералаш.  
16.40 «Няхай гавораць».  
18.20 «Дзеля смеху».  
18.40 «Поле кудаў».  
20.00 Час.  
21.05 **Камедыя «Тарыф навагодні»**.  
23.10 **Драма «Рэстлер»**.



7.00 Ладная раніца.  
8.00 «Альбарутэня. Вялікі стэл».  
8.30, 16.25 Гадзіна суда. Справы сямейныя.  
9.30 У гэты дзень.  
9.35, 18.00 **Серыял «Кяханне як кяханне»**.  
10.30 «Канцэрт Эмілі Сімон у Алімпі».  
12.15 Рапэрчэ «Беларускай часіны».  
12.55 Спорт-кард.


## ЧАЦВЕР, 31 СНЕЖНЯ



6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Навіны.  
6.05, 0.30 Дзень спорту.  
6.10, 7.05, 8.10 «Добрай раніцы, Беларусь!».  
6.45, 7.45 Зона Х.  
7.30, 8.30 Дзелавае жыццё.  
9.05 **Мультфільм «Тачкі»**.  
11.05 Канцэрт Ганны Шаркуновай.  
12.10 Казка «Навагоднія прыгоды Машы і Віці».  
13.35 Мультфільмы «Мароз Іванавіч», «Зіма ў Прастакавашыне».  
14.05 Канцэрт Аляксея Хлястова.  
15.15 Навіны рэгіёна.  
15.25 Канцэрт Ядвігі Папалускай і Аляксандра Ціхановіча.  
16.35, 6.10 **Камедыя «Тарыф навагодні»**.  
18.05 «Зорныя танцы». Галаканцэрт.  
21.00 Панарама.  
21.40, 0.05 «Навагодняя ноч на Першым».  
23.50 Навагодняе віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнка.



6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 18.00, 20.00 Навіны навіны.  
6.05 «Наша раніца».  
9.05 Мікалай Карачанцаў, Леў Дураў у камедыі «Як стаць шчаслівым».  
11.05, 13.05, 16.10, 18.15 Навіны спорту.  
11.10 **Маст. фільм «Гусарская балада»**.  
13.10 **Маст. фільм «Нябесныя ластаўкі»**.  
15.20, 16.15 **Камедыя «Іван Васільевіч мняне прафесію»**.  
17.10 **Камедыя «Карнавальная ноч-2, або Праз 5 гадоў»**.  
20.30 «Песня года Беларусі».  
22.55, 0.00 «Геніяльная мелодыя на АНТ».  
23.50 Навагодняе віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнка.



7.00 Ладная раніца.  
8.00 У гэты дзень.  
8.05 **Серыял «Кяханне як кяханне»**.  
9.05 **Фільм-казка «Снежная каралева»**.  
10.30 Мультфільмы «Трое з Прастакавашына», «Канікулы ў Прастакавашыне», «Зіма ў Прастакавашыне».  
11.25 Казка «Вечары на хуторах бліз Дзіканькі».  
13.05 Жаночая ліга.  
13.40 Пазакласная гадзіна.  
13.55 Мультфільмы «Брэменскія музыкі», «Па слядах брэменскіх музыкі».  
14.35 Жывы гук.

16.05, 3.50 **Серыял «Ад'ютанты каханьня»**.  
14.15 Пазакласная гадзіна.  
14.30 «Лабрынты гісторыі беларускіх яўрэяў».  
15.00 Урачобныя тайны з доктарам А. Цярэшчанкам.  
15.30 **Серыял «Камісар Мергер»**.  
17.30 Простыя практыкаванні.  
19.00 **Драма «Табар ідзе ў неба»**.  
21.10 Калыханка.  
21.25 Беларускае часінка.  
22.35 Футбол. Чэмпіянат Англіі. Агляд тура.  
23.30 **Серыял «На рагу ля Патрыяршыя-4»**.



6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.30 «24 гадзіны».  
6.10, 17.20 «Міншчына».  
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».  
7.40, 20.10 «СТБ-спорт».  
8.30 **Маст. фільм «3 пункту гледжання анёла»**.  
10.00 «Пяць гісторый».  
10.40 **Серыял «Анёл-ахоўнік»**.  
11.30 «Дарагая перадача».  
11.55 **Маст. фільм «Есці паддзена»**.  
13.50 **Маст. фільм «Чарадзеі»**.  
16.50 «Новыя падарожжы дылэтанта».  
17.30 **Серыял «Былая»**.  
20.00, 22.55 «Сталічныя падарожжы».  
20.20 «Добры вечар, малы».  
20.30 **Серыял «Тэартыкі»**.  
21.00, 23.00 **Маст. фільм «Дачка»**.  
22.00 «Мінск і мінчане».  
23.55 «Неблагітны агенцыя». Лепшае.



5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 0.00, 1.00 Навіны Садружнасці.  
5.05 Мультфільм «Зачараваны хлопчык».  
6.05 «Цік-так».  
6.20 Мультфільм «Болей і Лёлек на Дзікім Захадзе».  
6.30, 7.45, 9.35, 10.50 «Удачная пакупка».  
6.40, 8.30, 17.05 **Серыял «Не было б шчасця»**.  
7.55 «Бilet на сёння».  
8.05 «Лёгкае жыццё».  
9.45 «Садружнасць. LIVE».  
10.05 **Серыял «Вядзьмарскае каханне 2»**.  
11.05, 23.05 **Маст. фільм «Небяспечныя гастролі»**.  
13.05 Мультфільм «Сярэбраныя капітокі».  
13.15 Мультфільм «Снягурка».  
13.30 **Серыял «Старшакласнікі»**.  
14.05, 1.05 **Серыял «Міліцыйская акадэмія»**.  
14.30 «Гісторыя стварэння».  
15.20 «Рэальныя гісторыі».



23.05 **Маст. фільм «Чарадзеі»**.  
1.50 Навагодні канцэрт.  
2.50 **Маст. фільм «3 Новым годам, тата!»**.  
7.00 «8 самых».  
7.10, 10.50, 23.30 «Надвор'е».  
7.15 **Камедыя «Не можа быць»**.  
9.00 Навагодні «Мультипарад».  
9.25 «Праз 30 гадоў».  
9.45 **Серыял «Прытворчышчык»**.  
10.50 «Надвор'е».  
10.55 **Баявік «Праўдзівая хлусня»**.  
13.30 **Камедыя «Гусарская балада»**.  
15.20 Мультфільм «Дванаццаць месяцаў».  
16.15 **Серыял «Альф»**.  
16.45 «Мой любімы гадаванец».  
17.15 **Камедыя «Крошка»**.  
19.00 Навагодні канцэрт «Ледзяное сэрца».  
20.50 «Вечарніца».  
21.05 **Баявік «Тэорыя вялікага выбуху»**.



6.00, 7.30, 10.30, 13.30, 16.30, 22.30 «24 гадзіны».  
6.10, 17.20 «Міншчына».  
6.20, 7.45 «Раніца. Студыя добрага настрою».  
7.40, 20.10 «СТБ-спорт».  
8.20 **Маст. фільм «Казка пра зорнага хлопчыка»**.  
10.40 **Серыял «Анёл-ахоўнік»**.  
11.30 «Аўтапанарама».  
11.55 **Маст. фільм «Дачка»**.  
13.50 **Маст. фільм «Сільва»**.  
16.50 «Пяць гісторый».  
«Зорны падарункі».  
17.30 **Маст. фільм «Загадай жаданне»**.  
19.00 «Мінск-2009».  
20.00 «Сталічныя падарожжы».  
20.20 **Серыял «Тэартыкі»**.  
Навагодняя серыя.  
20.50 «Зорны рынг».  
22.00 **Навагодні мюзікл «Як казакі...»**.  
23.50 Навагодняе віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Аляксандра Рыгоравіча Лукашэнка.  
0.05 «Навагодні КВЗ».  
2.15 Навагодні мюзікл «Чырвоная Шапачка».  
3.40 «Дыскатэка 80-х. Лепшае».




6.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сёння.  
6.05 «Сёння раніцай».  
9.00 «Следства вялі...».  
10.20 «Сярэдні клас».  
11.10 «Прыгажосць Расіі-2009».  
13.15 **Серыял «Вяртанне Мухтара-2»**.  
16.20 **Меладрама «Шакалад»**.  
18.30 **Маст. фільм «Глухар. Прыходзьце, Новы год!»**.  
20.20 «Карнавальная ноч з Максімам Авер'яным».  
23.50 Навагодняе віншаванне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка.  
0.00 «Навагодняе карокае».  
3.10 «Пажар у джунглях. Трапічныя ледзі НТБ».




16.05 «Свет сустрэае новы год». 1978 год.  
16.00 Навагодні «Шынок 13 крэслаў». 1969 год.  
19.45, 0.45 «Добрай ночы, малышы».  
22.00 **Маст. фільм «Пра каханне»**.  
23.10 «Вамох смеху». Навагодні выпуск. 1987 год.  
1.00 «Бью ЧАС».  
2.00 «Гукавая дарожка» у Крамлі». 1994 год.


6.30, 12.30 **Камедыя «Палацаты рай»**.  
8.30 **Фільм-казка «Новыя прыгоды Катэя ў ботах»**.  
10.50, 16.50 **Камедыя «Самалёт ляціць у Расію»**.  
13.00 **Маст. фільм «Аперацыя «Праведнік»**.  
18.00 **Серыял «Якая гаворыцца з прывідамі»**.  
19.00 **Маст. фільм «Цуды ў Рашатове»**.  
21.00 **Маст. фільм «Аперацыя «Праведнік»**.  
22.55 **Серыял «Нашэсце»**.  
0.00 «Разбуральнікі міраў».  
1.00 «Покер пасля апоўначы».  
2.00 **Маст. фільм «Клешчы»**.  
4.00 **Relaks. zone romantica**.  
7.00, 18.40, 5.20 «Рэванш-ІІ».  
7.55, 2.40 «Жанчына Ларэнса».  
8.50, 14.10, 0.55 «Жонка Іуды».  
9.45, 15.05, 3.35 «У пошуках бацькі».  
10.40, 20.30 «Плата не па заступах».



3.00, 11.00, 19.00 **Серыял «Бухта Філіпа»**.  
3.45 **Трылер «Дарога»**.  
5.05 **Камедыя «Вяселле ў Малануцы»**.  
6.35 **Маст. фільм «Каліна чырвоная»**.  
8.20 **Камедыя «Светлая асоба»**.  
9.40 **Казка «Агонь, вада і... медныя трубы»**.  
11.45 **Камедыя «Спартлато-82»**.  
13.20 **Маст. фільм «Паміж жыццём і смерцю»**.  
14.45 **Меладрама «Мілы, дарагі, каханы, адзіны»**.  
15.50 **Маст. фільм «Радня»**.  
17.25 **Маст. фільм «Зменлівасці лёсу»**.  
19.45 **Маст. фільм «Рэальны тата»**.  
21.15 **Маст. фільм «Той самы Мюнхгаўзен»**.  
23.30 **Камедыя «Аперацыя «3 Новым годам»**.  
1.15 **Меладрама «Дарагі мой чалавек»**.



7.00 **Добрай раніцы, Расія!**  
9.20, 19.30 **Серыял «Аднойчы будзе каханне»**.  
10.10 «Жыць-бы ўвесьмі чалавек. Аркадзій Хайт». **Дак. фільм**.  
11.00, 14.00, 17.00, 19.00 **Весткі**.  
11.25 **Серыял «Вазьмі мяне з сабой»**.  
13.05, 17.30 «Гардок».  
13.50, 16.50, 18.50, 23.30 **Навіны «Беларусь»**.  
14.25, 22.30 **Серыял «Вядзьмарскае каханне»**. **Заклучная серыя**.  
15.55 **Серыял «Дар болей»**.  
17.50 **Серыял «Кармеліта. Цыганская страцьцэ»**.  
20.30 «Лепшыя гадзіны нашых жыццяў».  
23.40 «Яе лядовае Вялікасць. Алена Чайкоўская».



6.00, 10.00, 15.00, 20.00 «Мінулы ЧАС».  
6.50, 9.45, 14.45, 5.45 «Ералаш».  
7.00, 3.00 «Вам песня прывісць чаецца, або Эноді карнавальная ноч». Навагодні кінаканцэрт. 1983 год.  
8.15, 4.15 «Зігзаг». Кароткаметражны фільм.  
8.40, 4.40 «Рытмы планетэ».  
Навагодняя праграма. 1985 год.  
11.00, 16.00, 21.00 «Нараджэнне ў СССР».  
12.00 «Праграма «А». Навагодні выпуск. 1990 год.  
14.00 Навагодні мультканцэрт. 1985 год.



6.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00 «Мінулы ЧАС».  
6.50, 9.45, 14.45, 5.45 «Ералаш».  
7.00, 3.00 «Праграма «А». Навагодні выпуск. 1990 год».  
9.00, 5.00 Навагодні мультканцэрт. 1985 год.  
11.00, 16.00, 21.00, 2.00 «Нараджэнне ў СССР».  
12.15 «Свет сустрэае новы год». 1978 год.  
13.00 Навагодні «Шынок 13 крэслаў». 1969 год.  
17.15 «Клуб падарожнікаў». Навагодні выпуск. 1987 год.  
19.15 «Калядныя сустрэчы».  
19.45, 0.45 «Добрай ночы, малышы».  
22.00 «Вам песня прывісць чаецца, або Эноді карнавальная ноч». Навагодні кінаканцэрт. 1983 год.




9.00, 17.00, 1.00 **Камедыя «Эма»**.  
11.05, 19.05, 3.05 **Меладрама «Заіздэцца багоў»**.  
13.25, 21.25, 5.25 **Драма «Хары»**.  
7.00, 3.00 «Праграма «А». Навагодні выпуск. 1990 год».  
9.00, 5.00 Навагодні мультканцэрт. 1985 год.  
11.00, 16.00, 21.00, 2.00 «Нараджэнне ў СССР».  
12.15 «Свет сустрэае новы год». 1978 год.  
13.00 Навагодні «Шынок 13 крэслаў». 1969 год.  
17.15 «Клуб падарожнікаў». Навагодні выпуск. 1987 год.  
19.15 «Калядныя сустрэчы».  
19.45, 0.45 «Добрай ночы, малышы».  
22.00 «Вам песня прывісць чаецца, або Эноді карнавальная ноч». Навагодні кінаканцэрт. 1983 год.



17.15 «Свет сустрэае новы год». 1978 год.  
18.00 Навагодні «Шынок 13 крэслаў». 1969 год.  
19.45, 0.45 «Добрай ночы, малышы».  
22.00 **Маст. фільм «Пра каханне»**.  
23.10 «Вамох смеху». Навагодні выпуск. 1987 год.  
1.00 «Бью ЧАС».  
2.00 «Гукавая дарожка» у Крамлі». 1994 год.

6.30, 12.30 **Камедыя «Палацаты рай»**.  
8.30 **Фільм-казка «Новыя прыгоды Катэя ў ботах»**.  
10.50, 16.50 **Камедыя «Самалёт ляціць у Расію»**.  
13.00 **Маст. фільм «Аперацыя «Праведнік»**.  
18.00 **Серыял «Якая гаворыцца з прывідамі»**.  
19.00 **Маст. фільм «Цуды ў Рашатове»**.  
21.00 **Маст. фільм «Аперацыя «Праведнік»**.  
22.55 **Серыял «Нашэсце»**.  
0.00 «Разбуральнікі міраў».  
1.00 «Покер пасля апоўначы».  
2.00 **Маст. фільм «Клешчы»**.  
4.00 **Relaks. zone romantica**.  
7.00, 18.40, 5.20 «Рэванш-ІІ».  
7.55, 2.40 «Жанчына Ларэнса».  
8.50, 14.10, 0.55 «Жонка Іуды».  
9.45, 15.05, 3.35 «У пошуках бацькі».  
10.40, 20.30 «Плата не па заступах».



3.00, 11.00, 19.00 **Серыял «Бухта Філіпа»**.  
3.45 **Трылер «Дарога»**.  
5.05 **Камедыя «Вяселле ў Малануцы»**.  
6.35 **Маст. фільм «Каліна чырвоная»**.  
8.20 **Камедыя «Светлая асоба»**.  
9.40 **Казка «Агонь, вада і... медныя трубы»**.  
11.45 **Камедыя «Спартлато-82»**.  
13.20 **Маст. фільм «Паміж жыццём і смерцю»**.  
14.45 **Меладрама «Мілы, дарагі, каханы, адзіны»**.  
15.50 **Маст. фільм «Радня»**.  
17.25 **Маст. фільм «Зменлівасці лёсу»**.  
19.45 **Маст. фільм «Рэальны тата»**.  
21.15 **Маст. фільм «Той самы Мюнхгаўзен»**.  
23.30 **Камедыя «Аперацыя «3 Новым годам»**.  
1.15 **Меладрама «Дарагі мой чалавек»**.




7.30, 15.00, 0.50 **Гералк: Легендарны падарожжы**.  
8.20, 13.20, 16.40 **Якія спізгаюцца**.  
9.10, 12.30, 15.50 **Квантавы скачок**.  
10.00, 14.10, 17.30 **Прытворчышчык**.  
10.50, 18.20 **Цёмныя анёлы**.  
11.40, 19.10 **Зорны крэйсер «Галактыка»**.  
20.00 **Фільм жахаў «Населенне гарадзіцы «Марскі ўсё»»**.  
21.35 **Маст. фільм «Выратаванне з глыбіні»**.  
23.10 **Легенда пра Шукальчыка**.  
0.00 «Пункт прызначэння — праўда».  
1.40 **Кароткаметражныя фільмы**.



3.00, 21.00 **Драма «Прапаўшы без вестак»**.  
5.00 **Камедыя «Зламаныя кветкі»**.  
7.00 **Камедыя «Па пакупкі на нон гледзячы»**.  
9.00 **Драма «Нэрэальнае поўнач»**.  
10.00, 17.00, 1.00 **Драма «Вікінг»**.  
10.40, 18.40, 2.40 **Камедыя «Брат з іншай планеты»**.  
12.35, 20.35, 4.35 **Драма «Валілон»**.  
15.00, 23.00, 7.00 **Баявік «Брат воіна»**.  
3.00, 21.00 **Драма «Прапаўшы без вестак»**.  
5.00 **Камедыя «Зламаныя кветкі»**.  
7.00 **Камедыя «Па пакупкі на нон гледзячы»**.  
9.00 **Драма «Нэрэальнае поўнач»**.  
10.00, 17.00, 1.00 **Драма «Вікінг»**.  
10.40, 18.40, 2.40 **Камедыя «Брат з іншай планеты»**.  
12.35, 20.35, 4.35 **Драма «Валілон»**.  
15.00, 23.00, 7.00 **Баявік «Брат воіна»**.



3.00, 11.00 **Серыял «Бухта Філіпа»**.  
3.45 **Маст. фільм «Сувязь»**.  
5.05 **Камедыя «Дзіцячы свет»**.  
6.25 **Меладрама «Шык»**.  
8.00 **Мюзікл «Карнавальная ноч»**.  
9.15 **Кароткаметражны фільм «Самагоншычы»**.  
9.35 **Казка «Старая, старая казка»**.  
11.55 **Камедыя «Невергагодныя прыгоды італьянцаў у Расію»**.  
13.35 **Мюзікл «За двума зайцамі»**.  
15.20 **Камедыя «Дзятчкі»**.  
16.55 **Меладрама «Снягурка для дарослага сына»**.  
18.25 **Маст. фільм «Іронія лёсу, або 3 лёгкай парай»**.  
21.30 **Камедыя «Тарыф навагодні»**.  
22.55 **Навагодні зварот Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі Д.А. Мядзведзева**.  
23.00 **Камедыя «Паласаты рынкі»**.  
0.25 **Маст. фільм «Гусарская балада»**.  
2.00 **Трагікаедыя «Снягурка выкапіла?»**.



9.00, 17.00, 1.00 **Камедыя «Эма»**.  
11.05, 19.05, 3.05 **Меладрама «Заіздэцца багоў»**.  
13.25, 21.25, 5.25 **Драма «Хары»**.  
7.00, 3.00 «Праграма «А». Навагодні выпуск. 1990 год».  
9.00, 5.00 Навагодні мультканцэрт. 1985 год.  
11.00, 16.00, 21.00, 2.00 «Нараджэнне ў СССР».  
12.15 «Свет сустрэае новы год». 1978 год.  
13.00 Навагодні «Шынок 13 крэслаў». 1969 год.  
17.15 «Клуб падарожнікаў». Навагодні выпуск. 1987 год.  
19.15 «Калядныя сустрэчы».  
19.45, 0.45 «Добрай ночы, малышы».  
22.00 «Вам песня прывісць чаецца, або Эноді карнавальная ноч». Навагодні кінаканцэрт. 1983 год.



5.00 **Серыял «Цуды.ком»**.  
6.00 Мультфільмы.  
6.20 Мультфільм «Чарапашкі ніндзя».  
6.45 Мультфільм «Каспер».  
7.15 Мультфільм «Прыгоды мультяшак».  
7.35 Мультфільм «Гарзэлівыя анімашы».  
8.00, 15.00 **Серыял «Дзіўныя вандроўкі Гералка»**.  
9.00 **Серыял «Мая любімая вядзьма»**.  
11.00 **Дак. фільм «Тэорыя верагоднасці: праарцыты»**.  
12.00 **Дак. фільм «Тайныя знакі»**.  
13.00 **Маст. фільм «Салон пры**

ПЯТНІЦА, 1 СТУДЗЕНЯ

7.35 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 17.20 «Пяць гісторыяў...»... 23.15 «Зорны рынг»... 7.00 Маст. фільм «Чарадзеі»... 14.40 «Дзед Мароз і шэры воўк»... 21.40 Камедыя «Красуня»... 23.45 Мюзікл «Вельмі Навагодняе кіно, або Ноч у музеі»...

8.15 Ладная раніца... 12.10 Камедыя «Сірата канзанска»... 13.40 Серыял «І падае снег...»... 16.55 Камедыя «Лапухі»... 22.50 Канцэрт групы «Сплін»... 0.05 Камедыя «У шоу толькі дзэўчаты»...

7.15 Мультифільм... 8.50 Маст. фільм «Кажан»... 11.05 Мюзікл «Як казаці...»... 12.45 Маст. фільм «Дзеці шпіёнаў»... 16.40 «Відзьма-нявідзьма»...

СУБОТА, 2 СТУДЗЕНЯ

7.00 Юнасыць... 7.25 «Добрай раніцы, Беларусь!»... 8.25 Здароўе... 9.05 «Шпіёлка»... 12.10 Мультифільм «Саламяны капляшчык»... 17.10 Маст. фільм «Трые ў яшчэ тупейшы»... 23.30 «Зорны рынг»... 0.00 «Дзень нараджэння ў Новы год»...

7.00 «Суботняя раніца»... 8.00, 9.00, 16.00, 20.30 Нашы навіны... 9.05 Серыял «Хто ў доме гаспадар?»... 11.20 Камедыя «Афона»... 14.40 Камедыя «Каўказская палоніца, або Новыя прыгоды Шурыка»... 23.25 «Старыя песні пра галоўнае»...

7.50 Меладрама «Трые і Сняжынка»... 9.25 Тэлепорт... 9.50 Нашы тэсты... 10.20 Гардажана... 10.55 «Дванаццаць месяцаў»... 12.40 «Лабірынты: пра што спяваюць органы»... 13.50 Серыял «І падае снег...»...

13.45 Маст. фільм «Чарадзеі»... 16.30 «Гумар года»... 18.45 «Песня года»... 22.00 Маст. фільм «Стыля»... 0.30 Камедыя «На мораль»... 5.00 Серыял «Вяртанне Мухтар-2»... 6.30 Камедыя «О'кей!»... 8.10 Мультифільм... 9.30 «Казкі Бажава»... 10.40 Камедыя «Макасіны Маніту»...

5.00 «Жыццё і прыгоды робата-падлетка»... 5.30 «Дзікая сямейка Торнберы»... 6.00, 10.40 «Нікеладзон»... 9.00 Камедыя «Памылкова абвінавачаны Лэслі Нільсан»... 11.00 «Пінгвіны з Мадагаскара»... 11.30, 1.10 Серыял «Сябры»... 12.00, 17.00 Камедыя «Шчаслівых разам»...

5.30 «Еўраныюс»... 9.00, 0.50, 1.50 Праграма перадач... 6.00 Камедыя «З новым годам, тата!»... 7.35 «Лепшыя песні-2009»... 9.20 Камедыя «Добрая сяброўка для ўсіх»... 11.05 Маст. фільм «Шэрлак Холмс і доктар Ватсан»...

18.50 Камедыя «Мары і хлусня»... 20.50 «Вечарніца»... 21.05 «К-гульні»... 21.15 Баявік «Жыві і дай памерці»... 7.00 Камедыя «Саламяны капляшчык»... 9.10 Камедыя «На мораль»... 11.00 «Ранішняя пошта»... 11.35 «Суботнік»... 12.15, 14.10 Маст. фільм «Прыгоды Шэрлака Холмса і доктара Ватсана»...

6.15 Камедыя «Новы год па Грынвічу»... 8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сёння... 8.20 «Авіатары»... 8.50 Мультифільм «Канёк-гарбунок»... 10.25 «Галоўная дарога»... 11.00 «Кулінарны падынак»... 11.55 «Кватэрнае пытанне»... 13.25 Маст. фільм «Глухар. Прыходзь, Новы год!»...

5.00 «Жыццё і прыгоды робата-падлетка»... 5.30 «Дзікая сямейка Торнберы»... 6.00, 10.40 «Нікеладзон»... 7.25, 11.00 «Пінгвіны з Мадагаскара»... 8.00, 3.00 «Невтыгумачальна, але факт»... 9.00 «Пярэпалах у Гімалаях»... 9.30 «Сцяжыны»... 10.00 Камедыя «Нешчаслівая»... 11.45 Маст. фільм «Класны мюзікл-2»...

14.50 «Дзяржава»... 15.45 «Набесныя летаўкі»... 18.00 «Аляксандр Іваню»... 18.40 «Старыя-разбойнікі»... 20.10 Сустрача ў Канцэртнай студыі «Астанкіна»... 22.00 «Версаль. Мара караля»... 23.30 «Церам-кватэрт»... 0.20 «Банкет»... 0.55 «Хвасты Калахары»...

6.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00 «Мінулы час»... 6.50, 9.45, 14.45, 5.45 «Ера-лаш»... 7.15, 3.15 «Свет сустракае новы год»... 8.00, 4.00 Навагодні «Шынок 13 крэслаў»... 11.00, 16.00, 21.00, 2.00 «Нараджэння ў СССР»... 12.15 «Клуб падарожнікаў»... 13.15 «Калядныя сустрачкі»... 13.15 «Калядныя сустрачкі»... 17.10 «Будзільнік»... 17.40 Тэлешоу «50 х 50»...

6.30, 12.30 Камедыя «Сабака на сене»... 8.45 Камедыя «Ціму і яго камандас»... 10.30, 16.30 Камедыя «Унікум»... 14.45 Камедыя «Дуэнья»... 18.30, 0.30 Маст. фільм «Клуб самагубцаў, або Прыгоды тытулаванай асобы»... 21.45, 3.45 Фільм-канцэрт «Паўлаўск»... 22.30, 4.30 Меладрама «Дзённы цягнік»...

3.00 Маст. фільм «Рэальны тата»... 4.35 Камедыя «Дзэўчына з гітарай»... 6.05 Камедыя «Француз»... 7.45 Кароткаметражны фільм «Сабака Барбос і незвычайны крос»... 22.45, 4.45 Камедыя «Амерыканскі дзядуля»...

5.30 «Еўраныюс»... 9.00, 0.50, 1.50 Праграма перадач... 9.10 «Лёгкае жыццё»... 10.40 «Легенды сусветнага кіно»... 11.10 «Мэры Полінс, да пабачэння!»... 13.30, 0.55 «Зімяны Алімпійскія гульні жывёл»... 14.25 Юбілей Ірыны Архіпавой... 15.05 «Ірына Архіпавы. Архітэктура гармоніі»... 15.45 «Дуэнья»... 17.20 Хазаншчыня... 18.05 «Пакроўскія вароты»... 20.15 «Іна Ульянава... Незылія»... 21.00 Гала-канцэрт фестывалю ВВС PROMS 2006...

6.00, 10.00, 15.00, 20.00, 1.00 «Мінулы ЧАС»... 6.50, 9.45, 14.45, 5.45 «Ера-лаш»... 7.15, 3.15 «Клуб падарожнікаў»... 8.15, 4.15 «Калядныя сустрачкі»... 11.00, 16.00, 2.00 «Нараджэння ў СССР»... 12.10 «Будзільнік»... 12.40 Тэлешоу «50 х 50»... 14.10 «Лесвіца Якаба»... 17.15 «Госць»... 17.55 Камедыя «Карнавал»... 20.00 Маст. фільм «Калье для снежнай бабу»... 21.30 Камедыя «Каўказская палоніца, або Новыя прыгоды Шурыка»... 22.50 Камедыя «Мільён у шлюбным кошыку»... 0.20 Меладрама «Зімяны вшан»... 1.45 Камедыя «Асабістае жыццё Дзеда Мароза»...

9.00, 17.00, 1.00 Драма «З палымі і святла»... 9.50, 17.50, 1.50 Камедыя «Бацькі на раздарожжы»... 11.25, 19.25, 3.25 Меладрама «Годна лэдзі»... 13.00, 21.00, 5.00 Драма «Каралеўская міласць»... 15.00, 23.00, 7.00 Меладрама «Давайце патанчым»... 3.00 Камедыя «Цяжкае дзіця»... 5.00 Камедыя «Школа нягоднікаў»... 7.00 Камедыя «Фанатык»... 9.00 Камедыя «Хлопчык у дзэўчынцы»... 11.00 Камедыя «Поўны аблом»... 13.00 Драма «Прыстанак Евы»... 15.00 Камедыя «Зачараваная Эла»... 17.00 Камедыя «Паглядзі на мяне»... 19.00 Драма «Майкл Клейтан»... 21.00 Камедыя «10 крокаў да поспеху»... 22.30 Драма «Смерць пана Лазарска»... 1.00 Камедыя «Гатэль «Сплэндзід»»... 5.00 Маст. фільм «Поўнач супраць поўдня»... 7.00 М/ф...

7.55 Камедыя «Гэта вясёлая планета»... 9.30 Казка «Снягурка»... 11.00 Камедыя «Дрэсіроўшчыца тытраў»... 12.35 Камедыя «Гараж»... 14.15 Маст. фільм «Кука»... 15.55 Мюзікл «Чарадзеі»... 18.25 Камедыя «Аперацыя «Ы» і іншыя прыгоды Шурыка»... 20.00 Маст. фільм «Загадай жаданне»... 21.25 Камедыя «Іван Васільевіч мяняе прафесію»... 22.55 Дэтэктыў «Шукайце жанчыну»... 1.20 Камедыя «Прыгонная актрыса»...

9.00, 17.00, 1.00 Меладрама «Агонь у майм сэрцы»... 10.50, 18.50, 2.50 Меладрама «Тайна Абервальда»... 13.00, 21.00, 5.00 Мюзікл «Прывід оперы»... 15.25, 23.25, 7.25 Камедыя «Від зверху лепшы»... 3.00 Трагікамедыя «Я заўсёды хацеў быць гангстэрам»... 5.00 Камедыя «Цяжкае дзіця»... 7.00 Камедыя «Флетч»... 9.00 Камедыя «На ваш суд»... 11.00 Камедыя «Модная мамачка»... 13.00 Камедыя «Хлопчык у дзэўчынцы»... 15.00 Камедыя «Фанатык»... 17.00 Камедыя «Поўны аблом»... 19.00 Камедыя «Школа нягоднікаў»... 21.00 Камедыя «Марскія прыгоды»... 22.35 Камедыя «Гарацае амерыканскае лета»... 0.00 Драма «Смерць пана Лазарска»...

5.00 Маст. фільм «Поўнач супраць поўдня»... 7.00 М/ф... 9.15 Успі Навагодні... 10.15 Маст. фільм «Паветраныя прыгоды, або Як я далейце ад Лондана да Парыжа»... 13.00 Маст. фільм «Асабістае жыццё нацыянальнага паліцэйскага агента»... 14.30 М/ф «Ніжэй за нуля»... 16.00 Маст. фільм «Тайны велікіх магаў»... 21.00 Маст. фільм «Пустыня смерці»... 23.00 М/ф «Прага крыві»... 1.15 Серыял «Дзікія пальмы»... 2.15 Маст. фільм «Забойная вечарынка»... 4.00 Релакс...

3.00 Казка «Кароль-алень»... 4.10 Маст. фільм «Зімяны вешчар у Гаграх»... 5.40 Камедыя «Настаўнік спеваяў»... 7.00 Анімацыйны фільм «Карлік Нос»... 8.20 Меладрама «Маленькая прынцэса»... 9.50 Казка «Там, на невядомых дарожках»... 11.00 Маст. фільм «Паненка-сялянкіна»... 12.45 Камедыя «Як нараджаюцца тосты»... 13.20 Маст. фільм «Каханая жанчына механіка Гаурылава»... 14.40 Маст. фільм «Сцеражыся аўтамабіля»... 16.10 Камедыя «Мама, не сумуй»... 17.55 Камедыя «Карнавал»... 20.00 Маст. фільм «Калье для снежнай бабу»... 21.30 Камедыя «Каўказская палоніца, або Новыя прыгоды Шурыка»... 22.50 Камедыя «Мільён у шлюбным кошыку»... 0.20 Меладрама «Зімяны вшан»... 1.45 Камедыя «Асабістае жыццё Дзеда Мароза»...

7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.15 Цёмныя анімалы... 23.15 Цёмныя анімалы... 0.15 Цёмныя анімалы... 1.15 Цёмныя анімалы... 2.15 Цёмныя анімалы... 3.15 Цёмныя анімалы... 4.15 Цёмныя анімалы... 5.15 Цёмныя анімалы... 6.15 Цёмныя анімалы... 7.15 Цёмныя анімалы... 8.15 Цёмныя анімалы... 9.15 Цёмныя анімалы... 10.15 Цёмныя анімалы... 11.15 Цёмныя анімалы... 12.15 Цёмныя анімалы... 13.15 Цёмныя анімалы... 14.15 Цёмныя анімалы... 15.15 Цёмныя анімалы... 16.15 Цёмныя анімалы... 17.15 Цёмныя анімалы... 18.15 Цёмныя анімалы... 19.15 Цёмныя анімалы... 20.15 Цёмныя анімалы... 21.15 Цёмныя анімалы... 22.1

НІЗКІЯ ЦЭНЫ І ВЫСОКАЯ ЯКАСЦЬ ТАВАРУ

На пытанні карэспандэнтаў «Звязды» адказвае дырэктар гандлёвага камунальнага ўнітарнага прадпрыемства «Мінскі Камароўскі рынак» Станіслаў ЮДЗІС



— Станіслаў Антонавіч, лёгка падлічыць, што пасля нашай мінулай перадавагодняй публікацыі прайшло роўна дваццаць месяцаў-братоў. Што за гэты час з'явілася новага на галоўным прадуктовым рынку краіны? Якія доўгатэрміновыя праграмы, разлічаныя нават не на адзін ці два гады, удалося завяршыць?

— Кіраўніцтва гандлёвага камунальнага прадпрыемства «Мінскі Камароўскі рынак» лічыць, што найбуйнейшай гандлёвай пляцоўкай краіны павінна рабіць паслугі не проста на высокім, а на сусветным узроўні, якія цалкам адпавядаюць сучасным патрабаванням і падыходам. А для гэтага патрэбна пастаянна, з дня ў дзень удасканальваць саму арганізацыю гандлю, стыль работы прадаўцоў і ўмовы іх працы. А адсюль і тыя праграмы, пра якія вы кажаце, у тым ліку доўгатэрміновыя.

Аб апошняй гады рынак набыў абсалютна іншае аблічча. Праведзена рэканструкцыя крытай яго часткі, пабудаваны новыя крамы, дзе рэалізуююцца свае тавары айчынных вытворцаў. Збудаваны сучасны сезонны гандлёвы рады з прыгожымі пластыкавымі навесамі, а таксама павільёны для гандлю рыбай і рыбнымі вырабамі.

А што датычыцца больш «аператыўных» новаўвядзенняў, то яны



Уласны гандаль Камароўскі прадуктамі харчавання па зніжжаных цэнах ідзе цудоўна, прадавец Вольга СЦЯПАНОВА задавальна.

таксама накіраваны на паляпшэнне культуры гандлю, стварэнне камфортных умоў для ўсіх яго ўдзельнікаў, што знаходзіцца па рознай баку прылаўка. Напрыклад, ажыццэўлена мадэрнізацыя ўваходнай групы крытага рынку, іншакі кажуць — уваходных дзвярэй, у ходзе якой на цэнтральным уваходзе былі ўсталяваны 24 дзвярныя двухбаковыя блокі з алюмініевага профілю. Мадэрнізацыя не толькі кардынальна паляпшыла знешні выгляд будынка крытага рынку, але і дазволіла істотна эканоміць электраэнергію, што расходуюцца на яго абграву, пазаваля ад скарэжыра.

Для больш якаснага асвятлення ў гандлёвай зале ўсталявана некалькі дадатковых асвятляльных мачтаў, іх колькасць фактычна падаволяся. Акрамя таго цяпер яшчэ больш ярка падсвечваюцца мясныя рады. Выканана таніроўка часткі шклення крытага рынку, гэта дазволіла знізіць тэмпературу паветра ў гандлёвай зале ў летні час. У стацыянарных халадзільных камерах усталявалі новыя дзверы з палепшанай цеплаізаляцыяй. Праведзены цякучы рамонт у ветэрабараторы, што павялічыла яе «прапускіную здольнасць» і ўскосна паўплывала на паляпшэнне якасці праводзімых аналізаў. Арганізавана дадаткова 120 гандлёвых месцаў на адкрытай частцы рынку. Аб'юноўлены гардэробныя пакой для супрацоўнікаў, адведзены асобныя пакой для адміністрацый і спецыяльна абсталяваныя месцы — для прыёму ежы, і гэтак далей.

А калі ад «прыватнага» выходзіць на нейкія абгульненні, то можна сказаць, што візітная картка рынку — дакладная арганізацыя гандлёвага працэсу, нізкія (наколькі гэта магчыма) цэны і высокая якасць тавару. З гэтага і зыходзім у сваёй працы.

— На працягу ўсяго снежня на вашым рынку гандаль ідзе асабліва бойка. Гэта мы ведаем як пастаянная яго наведальнікі.

— Апошняя тыдні гандаль ідзе настолькі ўдала, што нашы арандатары ходзяць задаволеныя. Па жыцці так атрымліваецца: спачатку яны як кр'юдуць на адміністрацыю рынку за тое, што мы ў апошнія год-паўтара зрабілі больш жорсткімі правы гандлю, а таксама ўзмацнілі кантроль за захоўваннем правільна санітарны і гігіены, за выдзеньнем дакументацыі, і гэта ўсё іх як бы «напружвала». У такой іх рэакцыі нічога дзіўнага няма, новае не заўсёды ўспрымаецца на «ура». А вынік атрымаўся такім, што на рынку стала больш парадку, пакупнікі гэта адразу ацанілі, і калі, напрыклад, у сярэдзіне снежня пачаўся перадсвяточны гандаль, то пакупнікі прыйшоў

да нас, а не ў супер- і гіпермаркеты ці на іншыя рынкі. Даходы ў нашых арандатараў адразу «адгукнуліся», і пытанні да адміністрацыі з іх боку больш не засталася. Нават калі мы ў далікатнай форме рэкамендуем (а мы маем права толькі рэкамендаваць) ім не «накручваць» цэны, а па магчымасці рабіць нават крыху меншымі ў параўнанні з іншымі рынкамі. Такую тэндэнцыю пакупнікі ўпоўнілі, і гэта адназначна яго прычынае.

— Патлумачце, калі ласка, вашы падыходы да цэснай палітыкі. Летас у гэты час вы праводзілі маніторынг цэнаў на сталічных рынках, і вашы цэны былі ніжэйшыя...

— Мы пастаянна аналізуем узровень цэнаў у сабе і на іншых сталічных рынках. Грунтуючыся на такім аналізе, размаўляем з арандатарамі, яны да нас прыслухоўваюцца, і разам вызначаем тую самую цэнавую палітыку. Раім браць не высокай цэнай, а колькасцю праддзенага тавару. Апошняя такая калектыўная сустрэча адбылася зусім нядаўна, на ёй мы рабілі, як будзем працаваць на свята. І самая прыемная ў гэтым сэнсе навіна — цяпер на Камароўскім рынку адбылося зніжэнне цэнаў, я прывяду канкрэтныя прыклады. Салодкі перац патаннеў на 7 працэнтаў,



Прадавец фірменнай крамы кандытарскай фабрыкі «Камунарка» Кацярына БАРАВЯКА гандлюе са сніжкімі.

агуркі свежыя — ад 7 да 30 працэнтаў і гэтак далей. І прадаўцы, і арандатары згадзіліся, што лепш танней прадаць шмат, чым даражэй — мала. Такая вось намерцёная прыемная тэндэнцыя: нашы дзелавыя партнёры нам павярылі, прынялі нашу пазіцыю, і ў выніку выйграў і пакупнік, і яны самі. А яшчэ ў выйгрышы імідж Камароўкі, бо пакупнікі бачыць, што тут і цэны — не «завоблачныя», і з якасцю прадукцыі ўсё ў парадку.

— Што новага з пункту гледжання арганізацыі гандлю? Падчас нашай мінулай сустрэчы вы нас па-добраму здзівілі расказам пра тое, што наладзілі на рынку ўласны гандаль прадуктамі харчавання, прычым па цэнах больш нізкіх, чым у арандатараў.

— Мы працягваем развіваць уласны рознічны гандаль, павялічваем колькасць сваіх гандлёвых месцаў. Тэмپ росту тавараабароту тут складае 126 працэнтаў у супрацьпаставіце да рынку ў цэлым па горадзе гэты паказчык выходзіць усяго недзе на 103 працэнтаў, то зразумела, што ў нас уласны гандаль ідзе нармальнымі тэмпамі (і няўласны, дарэчы, таксама).

Даволі эфектыўна працуе бюро таварных паслуг, прымае на разлічы пачатковую частку прадукцыю ад тых, хто не хоча гандляваць самі і несці дадаткова накладныя расходы, а дзявяце нам, і мы вырашчаны ім прадукцыю запускаем у сваю рознічную сетку.

— Такая навацыйная форма — уласны гандаль — ці з'явілася на іншых рынках?

— Не, пакуль нідзе больш не практыкуецца. Разумею, справа даволі клопатная, хоць бы таму, што вельмі няпроста падабраць кваліфікаваных прадаўцоў (гэта — агульнагародская праблема) альбо бо сфарміраваць брыгаду адказных спецыялістаў. Так што ёсць нейкія складанасці, якія перашкаджаюць масаваму ўкраенню такой формы. Але нам яна дазваляе ненаважліва ўплываць на цэнавую палітыку арандатараў — уласны прыкладам, створэннем здаровай канкурэнцыі. Даём гандлёвую надбавку не 30 працэнтаў, а 10, і цэны зніжаюцца. Інакш пакупнік ідзе да



нас. Арандатары, каб захаваць пакупніка, мусяць лічыцца з нашай пазіцыяй. Вось чаму цэны на Камароўскім рынку ніжэйшыя, чым на іншых рынках.

— А ваш «аграрны цэх» — калгас «Узлянка» — у гэты добрай справе не памочнік?

— У гэты — не, у яго крыху іншая спецыялізацыя. Але калі ўжо вы ўспомнілі пра калгас, то варта асобна сказаць, што ён стаў нашым сур'ёзным клопатам. Справы ў гэты гаспадарчы з яе нізкай бальнасцю зямлі зусім нядаўна ішлі не лепшым чынам, і пасля далучэння даўлося ўкладваць ва ўласны «аграрны сектар» значныя сродкі. Напрыклад, мы адрамантавалі тры жывёлагадоўчыя фермы, цалкам замянілі там асвятленне, паставілі новыя малакаправады. Збудавалі асфальтаваны пад'езд да фермы і асфальтавае пакрыццё навокал іх. Адрамантавалі і ўкамплектавалі «чырвоныя куткі», зрабілі душавыя для жывёлаводаў. Пабудавалі новае збожжасховішча са збожжасушылкай, а гэта дарагое «задавальненне», і купілі сям адзінак тэхнікі: новыя гомсельмашаўскія камбайны, трактары, і пры падтрымцы Мінсельвыканкама — нават энерганасачныя велізарны трактар «Беларусь» з камплектам навіснага абсталявання. Здаецца, на ўсю вобласць толькі пяць такіх трактароў. Так што гаспадарка тэхнічна забяспечана. Захоўваецца яна і рамантуецца ў належных умовах, бо зрабілі новую майстэрню, адрамантавалі мехдвор, паставілі навес для тэхнікі.

Купілі два пустыя дамы ў грамадзян, адрамантавалі і перадалі калгасу пад кватэры для маладых спецыялістаў. Зарплату, якую мы выплачваем, як і іншым сваім структурным падраздзяленням, яны атрымліваюць стабільна, без усякіх зрываў ці затрымак. Сапраўдным дзівам для вясцоўцаў стала тое, што напярэдадні Дня Перамогі і Дня Незалежнасці мы знайшлі ўсіх ветэранаў, інвалідаў вайны і працы і павіншавалі. Развезлі па дамах святочныя наборы і па сто тысяч «кванверцаў», казалі добрыя словы. Некаторыя ветэраны ўжо не ўстаюць, і ім была прыемнай такая увага, нават плакалі. (Мы шэфствуем таксама над ветэранамі Савецкага раёна беларускай сталіцы, і такі абавязак лічым для сябе за гонар.)



У Валыніцы ВОСПІЧЫК і Алены ХОДЗІШ — найпрыгажэйшая вітрына.

ўпрыгожана нават лепш, чым любы супермаркет. Прычым, па асабістай ініцыятыве і рукамі саміх гандляроў. А перад уваходам на рынак наведвальніку ўжо з сярэдзіны снежня сустракае навагодняя кампазіцыя — з экзатычным Дзедам Марозам і Снягуркаю на фоне ёлак, з паўночнымі аленямі і іншымі забавнымі фігурамі, якія свеціцца і цеццаць кожна. Уся плошча зіхае і пераліваецца рознакаляровымі агеньчыкамі. Я думаю, што ў нас — лепшая ёлка і лепшая кампазіцыя.

А што датычыцца асабістаў... Аб'ём тавару вырастае, халадзільныя камеры забяваюцца да самага верху, і ўсё гэта распрадаецца. Перад выхаднымі праходзіць масавы завоз, склады і паліцы трашчаць, а ў нядзелю да 16 гадзін ужо няма чым гандляваць — усё размялі. Прадпрыемальнікі — нашы арандатары — самі не чакалі такой рэалізацыі, і такі гандаль ім даспадобы. І асартымент тавараў павялічваецца, ён у гэтыя дні надзвычай разнастайны. З улікам свята, што набліжаецца, мы спецыяльна выдзелілі два рады, якія гандлююць ёлкамі і навагоднімі ўпрыгажэннямі. Здаўга да Нараджэння Хрыстова ўжо ішоў гандаль гусямі, вуткамі — тым, што людзі прывыклі браць яго даніну традыцыі і ўласным смакам перавагам. Гусь з рыбкамі да Каляды — гэта абавязкова! Мы нават вынеслі на вуліцу, наасустрэ пакупніцкаму патоку халадзільныя вітрыны, і гандаль ідзе не са сталаў,

скага харчавання (разам з «Любавушкай») будзе налічваць недзе 180 пасадачных месцаў.

Рынак разбудоўваецца і ў іншых кірунках. Адрамантавалі практычна ўсе складскія памяшканні і паздавалі ў арэнду, зрабілі новы гардэроб для гандляроў — з кабінкамі для пераапраанання. Адрамантавалі кабінеты ў адміністрацыйным корпусе і больш вольна рассядзілі персанал, такім чынам стварылі належныя ўмовы для працы. Разгарнулі лакальную камп'ютарную сетку, якая, у прыватнасці, дазволіла аўтаматызаваць і зрабіць «празрыстым» і больш дакладным бухгалтарскі ўлік, адкрылі камп'ютарны клас для навування і тэсціравання супрацоўнікаў. Дарэчы, для тэсціравання найбольш перспектывных з іх запущана спецыяльная праграма, якая прадастаўляе нам Акадэміяй кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь.

— У чым асаблівасць перадавагодняга гандлю? Гэта гандаль большымі аб'ёмамі тавару, перадсвяточным асартымам — больш рэалізуюцца далікатныя вырабы, ці ёсць іншыя адметнасці?

— Скажу напачатку, што разгортваючы перадавагодні гандаль, упрыгожылі перш-наперш гандлёвыя рады і плошчы перад цэнтральным уваходам. Сезонная частка

арандатарам. Калі такія сустрэчы мейсца не адзін раз, мы проста не працягваем кантракт. Тых, хто ў нас даюць працу, добра ведаюць, што любое парушэнне з рук не сьдзе, і стараюцца, каб парушэння не было наогул. Складаней з арандатарамі, якія прыходзяць з іншых рынкаў. Яны не прывучаны да парадку, спрабуюць устанавіць свае «законы», а калі ў іх не атрымаюцца, сыходзяць.

Атмасферу на рынку ў многім вызначаюць нашы паўнамоцныя прадстаўнікі — адміністрацыя. Мы ставімся да гэтай катэгорыі як да вельмі адказных работнікаў, шмат часу ўдзяляем іх прафесійнай вучобе, праводзім рэгулярныя атэстачы. І ўзровень адміністрацыйнага стаў абсалютна іншы, цяпер гэта — народ вельмі «падкаваны».



Прадавец фірменнай крамы кандытарскай фабрыкі «Камунарка» Кацярына БАРАВЯКА гандлюе са сніжкімі.

— Прычына пазіцыя адміністрацыі да якасці прадукцыі, да афармлення дакументацыі, да выкладкі, знешняга выгляду тавару, іншых дэталей, як я ўжо казаў, спачатку выклікала некаторае неразуменне, бо любы чалавек заўсёды дастаткова складана пераабдуоўваецца, пераймаюцца. Канфліктаў не было, было лёгкае, скажам так,

«Пакупнік заўсёды мае рацыю», але потым, калі паразуменне дасягнутае, зноўдэ магчыма скарэжыра пакупніку ў далікатнай форме, у чым ён таксама памыліўся (калі памыліўся).

І прадаўцы, і пакупнікі бываюць розныя. На пакупнікоў нам уплывае складана, хіба толькі шляхам іх больш поўнага інфармавання. А

бурчанне. Але не надоўга, бо кожны арандатар, кожны прадавец бачаць, што ўсё гэта робіцца для ўдасканалення гандлю. І што адначасова прымаюцца крокі для вырашэння нейкіх іх бытавых праблем, для лепшай абсталяванасці працоўнага месца — інакш кажуць, выдзяцця комплексная работа для стварэння належных умоў гандлярам. Ставім навае халадзільнае абсталяванне і робім паслугі па яго рамонтне, ставім цэпавыя завесы на уваходах, у каго цалкам выключылі скарэжыра. Калі б нічога не рабілі, а толькі патрабавалі — безумоўна, рэакцыя была б іншая. А так у выніку мы знаходзім паразуменне. Можна параўноўваць: на сходы з уздзедам арандатараў у самыя пачатку года было шмат эмоцый, за якім нічога не стаяла. А на зусім нядаўні сходы гэта ўжо было канкрэтныя прапановы. «Вось гэты вы, адміністрацыя, зрабілі, дзякуй, а мы хацелі б яшчэ гэта і гэта». Мы ў сваю чаргу інфармуем, якія іх прапановы ўжо прыняты і што па іх робіцца, а што прымаецца на бліжнюю перспектыву. Вялася абсалютна канструктыўная размова, у ходзе якой абодва бакі прадэманстравалі паважлівае стаўленне адзін да другога і жаданне супрацоўнічаць і надалей.

— А калі ўсё ж здароўвае паразуменне правільна гандлю з боку арандатараў ці прадаўцоў?

— Складанасці акія, якія разглядаюцца камісія па размеркаванні месцаў, выдзём прадметную размову з

апрама з вітрын, і не губляецца таварны выгляд.

— Ці захаваў вы сваю службу па зваротах грамадзян?

— Захавалі, выдзелілі асобны кабінет і кваліфікаванага спецыяліста, які займаецца ўсімі зваротамі. Радзей прыходзяць з нейкімі скаргамамі на прадаўцоў, мо якраз таму, што на радах, «пад рукой», адміністратар у прыкметным фірменным адзенні, да якога можна звярнуцца і які прафесійна «разруліць» сітуацыю. Часцей ідуць з прапановамі і больш вольна рассядзілі столікі ці лаўку, каб даць нагам адпачыць, з нейкімі іншымі. Прыемна, што ў апошні час людзі сталі часцей звяртацца для таго, каб выказаць падзяку прадаўцу ці работніку рынку. Грунтуючыся на гэтым звароце, мы аб'яўляем падзякі ці прэміюем супрацоўнікаў, і гэта стымулюе.

Скаргаў стала менш таму, што мы пастаянна ўдасканальваем кантроль за якасцю тавару, які рэалізуюцца, стварылі нават асобную службу санітары, яна правярае захаванне санітарных нормаў гандлярамі. Уведзены двайны допуск на гандлёвыя рады, у тым ліку і пры паступленні прадукцыі са складу. Каб не прыймаць на прылаўкі, напрыклад, тавар, які праляжаў на складах некалькі дзён, але мае допуск лабараторыі, атрыманы пры завозе. І яшчэ адзін «бар'ер» — пастаянны кантроль з боку адміністрацыйнага на радах. Калі ў адміністрацыйнага ўнікае сумненне ў якасці прадукцыі, ён зноў адрэагуе яе ў лабараторыю.

— Вашы адносіны з арандатарамі складаюцца дастаткова «бясхмарна»?

— Мы ставімся да гэтай катэгорыі як да вельмі адказных работнікаў, шмат часу ўдзяляем іх прафесійнай вучобе, праводзім рэгулярныя атэстачы. І ўзровень адміністрацыйнага стаў абсалютна іншы, цяпер гэта — народ вельмі «падкаваны».

Калі раней не ўсе дакладна ведалі санітарныя нормы, не ўсе маглі правільна «чытаць» дакументы, то цяпер на атэстачы іх прыемна слухаць. І бачыць іх стараннасць і прафесіяналізм на працоўных месцах. Мы арыентуем іх нават не на выгульненне, а на папярэдняе парушэнняў ці нейкіх канфліктных сітуацый. Калі яна бачыць, што ў адносінах паміж пакупніком і прадаўцом пачынае «іскрыць», тут жа ўмяшаецца, далікатна падакажа выйсце з сітуацыі. Дзейнічае па прычыне


«Пакупнік заўсёды мае рацыю», але потым, калі паразуменне дасягнутае, зноўдэ магчыма скарэжыра пакупніку ў далікатнай форме, у чым ён таксама памыліўся (калі памыліўся).

І прадаўцы, і пакупнікі бываюць розныя. На пакупнікоў нам уплывае складана, хіба толькі шляхам іх больш поўнага інфармавання. А

бурчанне. Але не надоўга, бо кожны арандатар, кожны прадавец бачаць, што ўсё гэта робіцца для ўдасканалення гандлю. І што адначасова прымаюцца крокі для вырашэння нейкіх іх бытавых праблем, для лепшай абсталяванасці працоўнага месца — інакш кажуць, выдзяцця комплексная работа для стварэння належных умоў гандлярам. Ставім навае халадзільнае абсталяванне і робім паслугі па яго рамонтне, ставім цэпавыя завесы на уваходах, у каго цалкам выключылі скарэжыра. Калі б нічога не рабілі, а толькі патрабавалі — безумоўна, рэакцыя была б іншая. А так у выніку мы знаходзім паразуменне. Можна параўноўваць: на сходы з уздзедам арандатараў у самыя пачатку года было шмат эмоцый, за якім нічога не стаяла. А на зусім нядаўні сходы гэта ўжо было канкрэтныя прапановы. «Вось гэты вы, адміністрацыя, зрабілі, дзякуй, а мы хацелі б яшчэ гэта і гэта». Мы ў сваю чаргу інфармуем, якія іх прапановы ўжо прыняты і што па іх робіцца, а што прымаецца на бліжнюю перспектыву. Вялася абсалютна канструктыўная размова, у ходзе якой абодва бакі прадэманстравалі паважлівае стаўленне адзін да другога і жаданне супрацоўнічаць і надалей.

— А калі ўсё ж здароўвае паразуменне правільна гандлю з боку арандатараў ці прадаўцоў?

— Складанасці акія, якія разглядаюцца камісія па размеркаванні месцаў, выдзём прадметную размову з



арандатарам. Калі такія сустрэчы мейсца не адзін раз, мы проста не працягваем кантракт. Тых, хто ў нас даюць працу, добра ведаюць, што любое парушэнне з рук не сьдзе, і стараюцца, каб парушэння не было наогул. Складаней з арандатарамі, якія прыходзяць з іншых рынкаў. Яны не прывучаны да парадку, спрабуюць устанавіць свае «законы», а калі ў іх не атрымаюцца, сыходзяць.

Атмасферу на рынку ў многім вызначаюць нашы паўнамоцныя прадстаўнікі — адміністрацыя. Мы ставімся да гэтай катэгорыі як да вельмі адказных работнікаў, шмат часу ўдзяляем іх прафесійнай вучобе, праводзім рэгулярныя атэстачы. І ўзровень адміністрацыйнага стаў абсалютна іншы, цяпер гэта — народ вельмі «падкаваны».

Калі раней не ўсе дакладна ведалі санітарныя нормы, не ўсе маглі правільна «чытаць» дакументы, то цяпер на атэстачы іх прыемна слухаць. І бачыць іх стараннасць і прафесіяналізм на працоўных месцах. Мы арыентуем іх нават не на выгульненне, а на папярэдняе парушэнняў ці нейкіх канфліктных сітуацый. Калі яна бачыць, што ў адносінах паміж пакупніком і прадаўцом пачынае «іскрыць», тут жа ўмяшаецца, далікатна падакажа выйсце з сітуацыі. Дзейнічае па прычыне

«Пакупнік заўсёды мае рацыю», але потым, калі паразуменне дасягнутае, зноўдэ магчыма скарэжыра пакупніку ў далікатнай форме, у чым ён таксама памыліўся (калі памыліўся).

І прадаўцы, і пакупнікі бываюць розныя. На пакупнікоў нам уплывае складана, хіба толькі шляхам іх больш поўнага інфармавання. А

бурчанне. Але не надоўга, бо кожны арандатар, кожны прадавец бачаць, што ўсё гэта робіцца для ўдасканалення гандлю. І што адначасова прымаюцца крокі для вырашэння нейкіх іх бытавых праблем, для лепшай абсталяванасці працоўнага месца — інакш кажуць, выдзяцця комплексная работа для стварэння належных умоў гандлярам. Ставім навае халадзільнае абсталяванне і робім паслугі па яго рамонтне, ставім цэпавыя завесы на уваходах, у каго цалкам выключылі скарэжыра. Калі б нічога не рабілі, а толькі патрабавалі — безумоўна, рэакцыя была б іншая. А так у выніку мы знаходзім паразуменне. Можна параўноўваць: на сходы з уздзедам арандатараў у самыя пачатку года было шмат эмоцый, за якім нічога не стаяла. А на зусім нядаўні сходы гэта ўжо было канкрэтныя прапановы. «Вось гэты вы, адміністрацыя, зрабілі, дзякуй, а мы хацелі б яшчэ гэта і гэта». Мы ў сваю чаргу інфармуем, якія іх прапановы ўжо прыняты і што па іх робіцца, а што прымаецца на бліжнюю перспектыву. Вялася абсалютна канструктыўная размова, у ходзе якой абодва бакі прадэманстравалі паважлівае стаўленне адзін да другога і жаданне супрацоўнічаць і надалей.

— А калі ўсё ж здароўвае паразуменне правільна гандлю з боку арандатараў ці прадаўцоў?

— Складанасці акія, якія разглядаюцца камісія па размеркаванні месцаў, выдзём прадметную размову з

бурчанне. Але не надоўга, бо кожны арандатар, кожны прадавец бачаць, што ўсё гэта робіцца для ўдасканалення гандлю. І што адначасова прымаюцца крокі для вырашэння нейкіх іх бытавых праблем, для лепшай абсталяванасці працоўнага месца — інакш кажуць, выдзяцця комплексная работа для стварэння належных умоў гандлярам. Ставім навае халадзільнае абсталяванне і робім паслугі па яго рамонтне, ставім цэпавыя завесы на уваходах, у каго цалкам выключылі скарэжыра. Калі б нічога не рабілі, а толькі патрабавалі — безумоўна, рэакцыя была б іншая. А так у выніку мы знаходзім паразуменне. Можна параўноўваць: на сходы з уздзедам арандатараў у самыя пачатку года было шмат эмоцый, за якім нічога не стаяла. А на зусім нядаўні сходы гэта ўжо было канкрэтныя прапановы. «Вось гэты вы, адміністрацыя, зрабілі, дзякуй, а мы хацелі б яшчэ гэта і гэта». Мы ў сваю чаргу інфармуем, якія іх прапановы ўжо прыняты і што па іх робіцца, а што прымаецца на бліжнюю перспектыву. Вялася абсалютна канструктыўная размова, у ходзе якой абодва бакі прадэманстравалі паважлівае стаўленне адзін да другога і жаданне супрацоўнічаць і надалей.

— А калі ўсё ж здароўвае паразуменне правільна гандлю з боку арандатараў ці прадаўцоў?

— Складанасці акія, якія разглядаюцца камісія па размеркаванні месцаў, выдзём прадметную размову з

такім вольным буйным і сучасным рынкам, як Камароўка, і не менш буйным і сучасным прадуктовым супермаркетам?

— Не буду паглыбляцца ў нарматыўныя дакументы, якія рэгламентуюць працу аднаго і другога гандлёвага прадпрыемства, скажу аб больш зразумелых шырокім чытану рэчах. Асартыментны пералік тавараў, тых жа садавіны і агародніны, значна большы на рынку. Калі супермаркет завёз мандарыны з Марока, то на рынку пакупнік знойдзе і з Іспаніі, і з таго ж Марока, з іншых краін. Цэнасная «паітра» на рынку больш разнастайная. Прычым цэна не разглядаецца прадаўцом як нешта нязменная. З ім можна патаргаваць, на тое і рынак. А супермаркет тавар закупіў, паставіў сваю нацэнку, і цэна — вельмі пастаянная.

У адным выпадку вы выбіраеце мяса з дзесяці кавалкаў на выкладцы, у другім — з некалькі соцен, калі не тысяч. І, паўтараю, пра цэну вы таксама можаце дамовацца. Яна «плавае» на працягу дня — раніца адна, а ўвечар



# ПРАЎДА БОЖАГА НАРАДЖЭННЯ — НЯЗМЕННАЯ ПРАЎДА Ў ЗМЕНЛІВАСЦІ СУЧАСНАГА СВЕТУ

## Пастырское пасланне на Нараджэнне Пана 2009 года

**(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)**  
Адным з такіх выклікаў з'яўляецца неабходнасць адказа на цывільізую акульцізму, міфамі, міражамі і ілюзіямі, якая ўсё больш распаўсюджваецца ў сучасным свеце. Праблема ў тым, што нашу эпоху можна назваць эпохай легкавернасці. Рэклама, якой становіцца ўсё больш, абядае лёгкае шчасце. Многія адварочваюцца ад хрысціянства і пачынаюць верыць у магію, займаюцца акульцізмам і г.д. Не вельмі дапамагае і адукацыя, бо, як паказвае жыццё, гэтым шляхам ідзе таксама нямыла высокаадукаваных асоб.

У такім псеўдаінтэлектуальным клімаце, які характарызуецца недахопам крытычнасці і наіўнасцю, шырока распаўсюджваюцца розныя міфы, якія, выклікаючы хрысціянскую праўду з публічнага і нават прыватнага жыцця, прапаноўваюць дапамогу людзям у пошуку арыентацыі ў свеце і імкнучы надаць сэнс і існаванню. Тады ўзнікае вера ва ўсамалічаванне навукі і тэхнікі, у неабмежаваную свабоду чалавека, беспамылковыя дэмакратыі, магчымасць збудавання рай на зямлі і г.д. Дадаецца да гэтага яшчэ і вера ў магчымасць вырашыць абсалютна ўсе праблемы або вера ў магію і чары. Добрым прыкладам гэтага могуць быць спробы лянчона з дапамогай тэлепатыі або абяцанне ўзваскрэсці дзяцей, загінулых падчас тэрарыстычнага акту ў Беслане.

Касцёл, аднак, цвёрда стаіць на хрысціянскіх прынцыпах і бароніць іх. Ён таксама заклікае да аховы духоўных каштоўнасцяў, як каштоўнасцяў базавых, каб на іх будаваць жыццё. Трэба ўсвядоміць, што не грамадская ці публічная думка і нават не парламенцкая большасць вырашаюць, чым ёсць праўда. Бо яна, насамрэч, нічога не мае адносна колькасці людзей, перакананых у ёй. Нездарма яшчэ Плітат пытаўся ў Хрыста: што ёсць праўда? (Ян 18, 38) Хрыстус жа кажа, што менавіта Ён і ёсць праўда, дарога і жыццё (Ян 14, 6).

Сёння існуе тэндэнцыя прымаць усё тое, што новае, як лепшае. Несумнянна, развіццё навукі, новае тэхналогіі і новы стыль жыцця нясуць у сабе шмат пазітыўнага і спрыяюць развіццю чалавека і яго

жыцця. Аднак праблема ў тым, што іх выкарыстанне не заўсёды адпавядае маральным нормам. Больш за тое, шмат людзей слепа вераць у збаўчую сілу сучаснасці. Так, напрыклад, сёння рэкламуецца, што шчаслівым будзе той, хто спажывае прадукты, зробленыя на сучасных тэхналогіях, той, хто карыстаецца самай дарагой касметыкай або купляе аўтамабіль апошняй маркі.

Змяняюцца таксама погляды на каштоўнасці жыцця і чалавечую маральнасць, у выніку чаго распаўсюджваюцца маральныя рэлятывізм. Паспяховамі і сучаснымі ліцамі таго, што дазваляе карыстанне кантрацэптыўнымі сродкамі, да сучаснае сексуальнае жыццё, разводы, гомасексуальнасць і свабодныя саюзы, аборт, эўтаназія, эксперыменты, якія вядуць да збаўлення чалавечых эмбрыёнаў і г.д. Сучаснымі, а таму і лепшымі, лічацца разводы, а не сужэнская вернасць; свабодныя саюзы, а не сакрамэнтальнае сужэнства; выхаванне дзяцей адным з бацькоў, а не ў поўнай сям'і.

Ці можна сумісціць сучаснасць з евангельскім радыкалізмам? Можна! Усё залежыць ад чалавека, бо можна жыць сучасным прагрэсіўным жыццём, захоўваючы Божы закон. Практыка штодзённага жыцця паказвае: прызнанне таго, што прагрэсіўнае, сінонімам сапраўднага дабра, без захоўвання маральных нормаў, з'яўляецца вялікай памылкай і ілюзіяй. Такія людзі жывуць з мэтай, каб як мага больш мець, а сваю асабовую вартасць ацэньваюць яксяо закупленых тавараў, банкахімі рахункам, курортам, на якім адпачываюць, і г.д. Такім чынам, становячыся нявольнікам кінэзіму і падпарадкоўваючы сваё быццё матэрыялістычнай ментальнасці, яны ствараюць сабе фальшывага бога. Такія ідэалогія, пазбаўляючы людзей сапраўднай свабоды і зводзячы іх да набываўці і спажывальніцка, пераарочваюць здарова, створаны Богам парадак з ног на галаву.

Сёння мы з'яўляемся сведкамі таксама экалагічнага крызісу, выкліканага амаральным асвойваннем прыродных багаццяў. Іх несправядлівае выкарыстанне, у сваю чаргу, вядзе да абгабчэння адных за кошт іншых.

Гледзячы на сучасны свет можна сказаць, што амаральнасць у ім сапраўды стала публічнай справай, а рэлігійнасць імкнучы надаць статус прыватнай або нават зусім выключыць яе з жыцця. У такой складанай сітуацыі трэба ўмець убаць дзвухаснаваць прагрэсу. Сапраўды, новае стварэе новае магчымасці для дасягнення добра, аднак у той жа час і правакуе зло. Папа Бенедыкт XVI сцвярджае, што ўсе мы сталі сведкамі таго, як прагрэс у несправядлівых руках становіцца жудасным прагрэсам на шляху зла. Калі тэхнічнаму прагрэсу не адпавядае прагрэс у этычным выхаванні чалавека, у яго духоўным узростанні, то гэта не прагрэс, але пагарза для чалавека і свету (SS 22).

Найлепшым доказам таго, што сам па сабе прагрэс без духоўнага складніка не вядзе людзей да поўнага шчасця, з'яўляецца сучасны эканамічны крызіс. Больш за тое, узнікае няроўнасць сярод людзей і рэст беднасці, якая пагражае дэмакратыі і мае негатыўны ўплыў у эканамічнай сферы, — навучае папа Бенедыкт XVI (CV 32).

Адна вера ў прагрэс і імкненне да багацця без духоўнага элементу не збаўляе чалавека і не ўчыняць яго шчаслівым. Калі няма веры ў Бога, то прагрэс, падпарадкаваны толькі чалавеку, не будзе служыць яму, а наадварот — стане пагарзы. Сапраўды прагрэс патрабуе Бога і распазнання ў чалавеку Божая вобразна. Толькі тады ён не будзе зведзены да тэхнічных аспектаў жыцця чалавека, але стане спосабам рэалізацыі паходзячага ад Бога паклікання (CV 16).

Сёння мы разважаем на будучым Божым Уцэлаўленнем, які адбываўся ў Бэтлееме. Ні Марыя, ні Юзаф не шукалі шчасця ў тэндэнцыях су-

часнага ім свету, у якім таксама існавала імкненне да прагрэсу і багацця. Пра іх мы ведаем, што яны былі беднымі і на жыццё зараблялі працаю сваіх рук. Нават для нараджэння свайго Сына яны не маглі знайсці годнага месца, і Ён нарадзіўся ў прастай стайні.

Аднак, і гэта трэба падкрэсліць, менавіта ў Бэтлееме, у беднай сям'і, свет убаць уцэлаўленага Бога — доўгачаканага Збаўцу, найвялікшую каштоўнасць. Вось дзе правялася сапраўдна радасць і шчасце. Сапраўды, Божая моц і слава праўляюцца ў прастаце і слабасці (2 Кар 12, 9).

З вышнімі неба Бог у Бэтлееме сышоў на зямлю і ўвайшоў у гісторыю чалавечства, стаў прысутным сярод людзей, тым, які дзейнічае і церпіць у гісторыі, каб узнесці чалавека ўверх.

А народжаны ў Бэтлееме Сын Божы — гэта не міф, не ілюзія, а рэальнасць, дзякуючы якой Бог у чалавечым вобразе ўвайшоў у гісторыю чалавечства, каб яго збаўці і даць магчымасць чалавеку зраўняць самога сябе, а таксама сэнс свайго жыцця. Нездарма папа Ян Павел II кажа, што толькі ў Хрысце чалавек можа пазнаць самога сябе (пар. МоЗ С 26). Менавіта там сённяшняе ўрачэнства заклікае нас мець надзею не толькі ў прагрэсе сучаснага свету, імкненні да абсалютнай і неадказнай свабоды, ці ў рознага роду чарах, заклінаннях, засілі маглі і акульцізму, але і ў Хрысце. Рэлігія павінна разгледзіць да новага жыцця, вырашыць праблемы духоўна-маральнага характару і нават дапамагчы ў адраджэнні эканоміі праз захаванне ў ёй этычных прынцыпаў.

Нязменная праўда ўцэлаўлення Бога, якая стала пачаткам хрысціянства, дапамагае нам вярнуцца да ўстаноўленага Творцам маральнага парадка і выбраць той шлях, які гарантуе радасць, сапраўднае развіццё на гэтым свеце і шчасліваю вечнасць. Чалавек павінен духоўна змяняцца, каб свет змяняўся да лепшага. А каб змяніцца, патрабуна зыходзячы ад Бога святло і яго моц, якія прыйшлі ў гэты свет у святую ноч Божая Нараджэння. Прымаючы Хрыста, мы застанемся вернымі сваёй гісторыі, якая вырастае з хрысціянства, і ў той жа час мы будзем сучаснымі.

Віншуючы вас і складаючы вам, дарагі вернікі і ўсе людзі добрай волі, найлепшыя святочныя пажаданні, заклікаю вас заўсёды заставацца вернымі свайму хрысціянскаму пакліканню.

Сваімі пажаданнямі абдымаю іншых хрысціянў — тых, якія сёння таксама святкуюць Божая Нараджэнне, а таксама праваслаўных, якія перажываюць Адвэнт і духоўна рыхтуюцца да радаснага свята. Сучасны свет, які забукаў у міфаспольнага сведчання, каб паказаць яму адзіны і нязменны шлях — Езуса Хрыста. Ён з'яўляецца адзіным Збаўцам — учора, сёння і заўсёды (Гор 13, 8).

Радуе тое, што паціцкі Каталіцкага Касцёла і Праваслаўнай Царквы на найбольш актуальных праблемах сучаснасці вельмі блізкія. Гэты год, які ідзе да завяршэння, зблізіў іх яшчэ больш, таму ў многіх выпадках можна гаварыць нават пра тое, што мы ва ўнісон абараняем хрысціянскую каштоўнасці і навучаем, што будучыню трэба будаваць не толькі на прагрэсе, але таксама на этычных прынцыпах.

Таму сёння мы звяртаемся да нованараджанага Дзіцятка Езуса, каб адарыў нас сваёю ласкай, каб мы прынялі яго як нязменны пункт аднясення ў вырашэнні ўсіх праблем сучаснага свету.

*Радасіці, шчасця, бласлаўлення Божга Дзіцяці ўсім вам. Са святымі, з Божым Нараджэннем!*

*Давяраючы ўсім вас апецы Марыі, якая дала свету Збаўцу, ад усяго сэрца дзялюся з вамі аплаткам і бласлаўленнем у ім Яіца, і Сына, і Духа Святога. Амінь.*

**Арцыбіскуп Тадэвуш КАНДРУСЕВІЧ, Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.**

ся да лепшага. А каб змяніцца, патрабуна зыходзячы ад Бога святло і яго моц, якія прыйшлі ў гэты свет у святую ноч Божая Нараджэння. Прымаючы Хрыста, мы застанемся вернымі сваёй гісторыі, якая вырастае з хрысціянства, і ў той жа час мы будзем сучаснымі.

Віншуючы вас і складаючы вам, дарагі вернікі і ўсе людзі добрай волі, найлепшыя святочныя пажаданні, заклікаю вас заўсёды заставацца вернымі свайму хрысціянскаму пакліканню.

Сваімі пажаданнямі абдымаю іншых хрысціянў — тых, якія сёння таксама святкуюць Божая Нараджэнне, а таксама праваслаўных, якія перажываюць Адвэнт і духоўна рыхтуюцца да радаснага свята. Сучасны свет, які забукаў у міфаспольнага сведчання, каб паказаць яму адзіны і нязменны шлях — Езуса Хрыста. Ён з'яўляецца адзіным Збаўцам — учора, сёння і заўсёды (Гор 13, 8).

Радуе тое, што паціцкі Каталіцкага Касцёла і Праваслаўнай Царквы на найбольш актуальных праблемах сучаснасці вельмі блізкія. Гэты год, які ідзе да завяршэння, зблізіў іх яшчэ больш, таму ў многіх выпадках можна гаварыць нават пра тое, што мы ва ўнісон абараняем хрысціянскую каштоўнасці і навучаем, што будучыню трэба будаваць не толькі на прагрэсе, але таксама на этычных прынцыпах.

Таму сёння мы звяртаемся да нованараджанага Дзіцятка Езуса, каб адарыў нас сваёю ласкай, каб мы прынялі яго як нязменны пункт аднясення ў вырашэнні ўсіх праблем сучаснага свету.

*Радасіці, шчасця, бласлаўлення Божга Дзіцяці ўсім вам. Са святымі, з Божым Нараджэннем!*

*Давяраючы ўсім вас апецы Марыі, якая дала свету Збаўцу, ад усяго сэрца дзялюся з вамі аплаткам і бласлаўленнем у ім Яіца, і Сына, і Духа Святога. Амінь.*

**Арцыбіскуп Тадэвуш КАНДРУСЕВІЧ, Мітрапаліт Мінска-Магілёўскі.**



До конца декабря в нашем универмаге — фейерверк новогодних акций, распродаж и рождественских скидок!

На 15% снижены цены на продукцию предприятий «Надзек», «Коминтерн», «Калинка», «Горизонт» (на 4 модели), «Мир игрушек» (на 5 моделей электронных игр).

**Скидка 15% при покупке** в нашей фирменной секции швейных изделий ОАО «Элема».

**Скидка 15% при покупке** за наличный расчет изделий из золота, карнавальных костюмов и искусственных елок.

**Скидка 30% на продукцию** ОАО «Минской часовой завод» и продление гарантийного срока до 18 месяцев.

Ждем Вас ежедневно: Минская область, г. Слуцк, ул. Ленина, 175. Тел. 8 (01795) 2 08 74.

**А также приглашаем сделать покупки в наших магазинах «Дискаунтер» по продаже продовольственных товаров, товаров бытовой химии и парфюмерно-косметической группы.**

# КАБ ВЕДАЦЬ СВАІХ ГЕРОЯЎ

«І някія сувязі не дапамогуць табе зрабіць ножку маленькай, душу — вялікай, а сэрца — справядлівым» (Я.Шварц, «Папалушка»).

Кажды, у жыцці заўжды ёсць месца подзвігу, але не заўжды ёсць месца героям. Колькі іх — людзей, якіх здзейснілі герайчыны, мужныя, самаахварныя ўчыны, засталіся незванымі, увогуле безыменнымі? Хоць кожны з іх лічыць, што нічога надзвычайнага не зрабіў, і не патрабуе падзякі ці тым больш узнагароды, але гэтыя людзі заслужываюць таго, каб быць названымі пайменна, іх ёсць за што паважваць і, як бы пафасна гэта ні гучала, браць з іх прыклад... Вось чаму так цешыць, што другі год запар працягваецца незвычайная тэлевізійная акцыя «Вялікае сэрца», аўтары якой знаходзяць такіх людзей і расказваюць пра іх усёй краіне. А напрыканцы года 10 герояў, якіх вызначае грамадская рада, становяцца лаўрэатамі аднайменнай прэміі.

...Блукваючы па люстраным святлочным белым з золатам холе Бельдзяржфілармоніі, дзе сёлета адбывалася цырымонія ўзнагароджання «Вялікага сэрца», я пільна ўгледзела сярод іх аднаго героя, у тым ліку па гадоўнасці — яго вялікае сэрца. Нядаўна ён вырашыў (маючы ўжо ўдаснае дзіця) уснавіць усе сваіх гадаванцаў: сказаў, што толькі так можа быць спакойным за будучыню гэтых дзяцей.

— І не страшна было за такую справу брацца? — спыніла за тавару многі прысутныя ў зале. — Нічога не бяцця толькі дурні, — з мяккай усмешкай адказвае Сяргей. — Камусьці трэба ж рабіць гэта справу. Чаму вырашыў уснавіць усе ўсё 5-х дзяцей? Гэта доўгая гісторыя... Разумею, апэка доўжыцца толькі да 18 гадоў, а потым па законе мы будзем гэтым дзецям нічога. Але ж усе яны не могуць сябе самастойна абслуговаць, ім патрэбна пастаян-

ная дапамога і яшчэ раз дапамога, у самых элементарных рэчах — паміцьца, апраўца, паесці. Калі іх вернуць назад у дом-інтэрнат, яны проста не вытрымаюць такой перамены ў стаўленні да сябе — там усё ж на 1-2 хвалінак прыпадае па 10 і больш чалавек... Я ж яны без нас!

— Але ж гэта патрабуе столькі цярпення, сілаў і адказнасці... — Вы не падумайце, я таксама не ідэальны, звычайны жыць чалавек са сваімі адмоўнымі якасцямі — бывае, настроі спусцаца, дзесьці магу



А Сяргей Грынь працуе... татам. Разам з пяццю мамамі. На гэту вельмі адказную пасаду ў Рагачоўскім дзіцячым доме сямейнага тыпу «Родны кут» для дзяцей з асабліва-васцямі псіхафізічнага развіцця доўга не маглі знайсці адпаведнага кандыдата. Сяргей падшоў на ўсіх крытэрыях, у тым ліку па гадоўнасці — у яго вялікае сэрца.

Нядаўна ён вырашыў (маючы ўжо ўдаснае дзіця) уснавіць усе сваіх гадаванцаў: сказаў, што толькі так можа быць спакойным за будучыню гэтых дзяцей.

— І не страшна было за такую справу брацца? — спыніла за тавару многі прысутныя ў зале. — Нічога не бяцця толькі дурні, — з мяккай усмешкай адказвае Сяргей. — Камусьці трэба ж рабіць гэта справу. Чаму вырашыў уснавіць усе ўсё 5-х дзяцей? Гэта доўгая гісторыя... Разумею, апэка доўжыцца толькі да 18 гадоў, а потым па законе мы будзем гэтым дзецям нічога. Але ж усе яны не могуць сябе самастойна абслуговаць, ім патрэбна пастаян-

ная дапамога і яшчэ раз дапамога, у самых элементарных рэчах — паміцьца, апраўца, паесці. Калі іх вернуць назад у дом-інтэрнат, яны проста не вытрымаюць такой перамены ў стаўленні да сябе — там усё ж на 1-2 хвалінак прыпадае па 10 і больш чалавек... Я ж яны без нас!

— Але ж гэта патрабуе столькі цярпення, сілаў і адказнасці... — Вы не падумайце, я таксама не ідэальны, звычайны жыць чалавек са сваімі адмоўнымі якасцямі — бывае, настроі спусцаца, дзесьці магу

## Віншаванне са святам Нараджэння Хрыставага



**Дарыягі жыхары Беларусі, браты і сёстры! Сярдэчна віншуюе вас са святам Нараджэння Хрыставага і Новым, 2010 годам!**

*«Калі ж Ісус нарадзіўся ў Віфлееме Юдэйскім у дні цара Ірада, прыйшлі ў Ерусалім магі з усходу... Убачыўшы зорку, яны ўзрадаваліся радасцю вельмі вялікаю» Евангелле паводле Мацвея 2:1, 10*

Найбольшая патрэба чалавека — бачыць сэнс у сваім жыцці, разумець, дзея чаго ён жыве на гэтай зямлі.

Чалавек здольны вытрываць любы боль, вынесе любыя пакуты, калі ведае, навошта яны патрэбны. У той жа час многія людзі заканчваюць жыццё самагубствам таму, што яны здаецца ім бессэнсоўным.

Невыпадкова пытанне пра сэнс жыцця непакоіць філосафаў ужо не адно тысячгаддзе. Створаны дзясяткі і сотні ідэалогій і філосафскіх сістэм, якія па-рознаму на яго адказваюць. І тым не меней, сёння наўрад ці хтось усур'ёз лічыць праблему сэнсу вырашанай. Наадварот, для сучаснага чалавека гэта праблема стаіць як ніколі востра. Ці не яна ў цэнтры ўвагі евангельскага аповесці пра нараджэнне Ісуса Хрыста?

Зірніце на гісторыю аб мудрацах, якія прыйшлі з усходу паклікацца немаўлятку Ісусу. На дарогу да Віфлеема ім спатрэбілася каля дзвю гадоў. Мы не ведаем, на што гэтыя людзі разлічвалі, адыходзячы ў такую далёкую вандроўку. Але ці маглі сустрача з Ісусам апраўдаць нават самыя сціплыя спадзяванні? Ісус не ўмеў яшчэ нават гаварыць.

Але, як здзіўна, евангеліст Мацвей піша, што, знайшоўшы Ісуса, мудрацы «ўзрадаваліся радасцю вельмі вялікаю».

А можа быць, у іх радасці нічога дзіўнага і не было? Так, мудрацы нічога не пачулі ад Ісуса пра сэнс існавання, але калі перад вамі жывое усвабленне сэнсу жыцця, найвышэйшай мэты і лёсу, ці патрэбны яшчэ нейкія словы?

Калі паіраеш на немаўлятку Ісуса, у цябе расплюшчваюцца вочы. Разрозненны падзеі гісторыі пачынаюць выстройвацца ў лагічны ланцужок, у якім няма месца выпадковасці. Дакладна час і месца прыходу Месіі былі прадказаны прарокамі за сотні гадоў да яго нараджэння. Падрабэзна апісаны ягоны дававод, прадказана, што Ён нарадзіцца ад дзевы. Дык і служанне Ісусу, і смерць, і уваскрэсенне — адно вялікае сведчанне пра тое, што ходам гісторыі кіруе не сілы выпадка, а бясконца мудры і любячы Бог, над аховай Якога мы можам адчуваць сябе ў бяспецы.

Дарыягі сябры, Ісус Хрыстос не абяцае адказаць нам на ўсе нашы пытанні, растлумачыць, чаму нам даводзіцца пакутаваць, чаму развальваюцца нашы планы і знікаюць нашы надзеі. Але, калі некалькіх хвілін ля ясляў Ісуса было дастаткова мудрацам, каб апраўдаліся іх смельца спадзяванні, значыць, каля іх можна знайсці спакой і мы.

Як прыема бацьчы людзей, якія некалі былі ў ропачы і без сілы, а потым сталі поўнымі надзеі і веры дзякуючы сустрачці з нараджэннем у Віфлееме немаўляткам. Якое шчасце — прануццата і ведаць, што ні адзін волас не ўпадзе сягоня з тавай галавы без волі Нябеснага Таты. Які любіць нас. Як прыемама ўсведамляць, што даруючы крэйду, падстаўляючы другую шчаку, жывучы сумленна, ты становішся «соллю» для сваёй зямлі, «светанам» для свайго народа.

Няхай Господзь даць кожнаму адчуць радасць гэтай сустрачці. З Нараджэннем Хрыстоўнасць вас, дарагія сябры!

**З любоўю да ўсіх вас**  
**Епіскап цэркваў евангельскіх хрысціян баптыстаў у Рэспубліцы Беларусь**  
**Мікалай СІНКАВЕЦ.**

## У Купалаўскі тэатр вярнуліся «Тутэйшыя»

Цяпер спектакль называецца «Translations» («Пераклады»)

І аўтар не Янка Купала, а ірландскі драматург Браян Фрэйл. У астатнім сэнс той жа.

Як памятаем, ідэя «Тутэйшых» была ў тым, што жывуць тут сабе тубыльцы-беларусы, да якіх па чарзе прыходзяць — то немцы, то палкі, то... І кожны лезе ў наш манастыр са сваёй статуяй, кожны навязвае свае правілы, мову і парадкі. І знаходзяцца між тубыльцаў-беларусаў ашаўчэркі-падсілкі кшталт Мікіты Зносака, які лёгка згаджаецца быць Нікіяем Зносіловым.

...У «Translations» у вас не аднойчы будзе ўзнікаць дэжа-вю да геніяльнай п'есы Купала. Толькі ў ролі беларусаў тут ірландцы са сваёй «птушынай мовай», а ў ролі «гасцей» — ангельскія каланісты, якія не могуць вымавіць назвы мясцовых рэк і вёсак, і таму пераймаюць іх на свой капэл.

Сярод мясцовых знаходзіцца хлопек Оуэн, які пакуў у Дубліне і «акультурыўся», вывучыў англійскую. І за трыццаць сэрбранаіка (а дакладна, усяго 2 шыльгі за дзень) робіцца праектадчыкам і памочнікам ангельскіх жайнераў, якія, здаецца, усюго толькі складаюць карту мясцовасці. Але на справе гэтая карта значна старадаўняя ірландская знішча, знішчае мову і памяць мясцовага насельніцтва. Самога ж Оуэна англічане называюць Роландам. Ім так працей. А Роланд-Оуэн асабліва не супраць — абы плаціць, хоць чыгунком называецца.

І тут, на фоне нацыянальнай трагедыі, узнікае амур-тухур: мясцовае дзячына закахалася ў жайнера Джона. І той жайнер нават, апантаны каханнем, збіраецца вывучыць ірландскую мову. Бо яны зусім адно аднаго

## Погляд

не разумеюць. Аднак, як можна здагадацца, маладым хлопцу і дзяўчыне моўныя перашкоды актуальныя да часу, пакуль яны не застаюцца саманасам.

Карацей, нехта з мясцовых, як выглядае, грохнуў таго Джона: няма чаго, маўляў, нашых дзевак псаваць. І тут англійскія жайнеры выяўляюць не проста складальнікі карты. Начальнік кажа: «Калі цягам сутак вы не дапаможаце мне адшукаць Джона, мы пачнём страляць ваша быдла, калі не знойдзем праз двое сутак — руйнаваць вашы хаты».

І тым ірландцы, зусім як партызаны-беларусы, думаюць сабе: пакуль табе, а не нашых хаты — спаткаць хаваюць у лесе кароў-коней, а пасля падпальваюць наметы вагні лагера англічан.

Рэжысёр спектакля, мастацкі кіраўнік тэатра Мікалай Пілінін узмацніў паралелі. Карэннае насельніцтва размаўляе па-беларуску (гэта — «ірландская мова»), а захопнікі — па-руску (гэта — «англійская»).

Трэцяя мова спектакля — каларытная траяска, на якой гавораць многія беларусы, мяркуючы, што размаўляюць на «велькім і могучым», стараючыся дагэдзіць новым «гаспадарам».

Калі не ведаць гісторыі — што спектакль апавядае пра рэальны падзеі ў Ірландыі — можна было б падумаць, што Браян Фрэйл напісаў сваю п'есу, пабываўшы ў Беларусі. Аднак нам вырашаецца — ці настолькі ўжо выпадковыя супадзенні і паралелі. Ці мне проста падалося.

**Глеб ЛАБАДЗЕНКА.**  
*П.С. Прэм'ера «Translations» была ўчора, наступныя паказы — 24, 29 снежня, 13, 14, 31 студзеня.*

## МИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 28 ЯНВАРЯ 2010 ГОДА ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В МИНСКОМ РАЙОНЕ

	Лот 1
--	-------

Ніводзін беларускі спартсмен не выязджае на алімпійскія Гульні без канкрэтных задач, якія прапісаны ў пагадненнях.



# Алімпіец



Абсалютная большасць краін лічыць мэтазгодным пражыванне ў алімпійскай вёсцы, гэта адпавядае духу алімпізму.



Выпуск № 2(2)

## Сумесны праект газеты «Звезда», Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь і Міністэрства спорту і турызму Рэспублікі Беларусь

Дзмітрый ШЫЧКО, намеснік міністра спорту і турызму Рэспублікі Беларусь:

### «ЦЯПЕР НАСТАЎ ЗАКЛЮЧНЫ ЭТАП ПАДРЫХТОЎКІ БЕЛАРУСКІХ АЛІМПІЙЦАЎ ДА ГУЛЬНЯЎ У ВАНКУВЕРЫ»

Сёння застаецца роўна 50 дзён да пачатку зімовых Алімпійскіх гульняў у канадскім Ванкуверы. Пра тое, як праходзіць заключны этап падрыхтоўкі айчынных спартсменаў да найважнейшых стартаў чатырохгоддзя, расказвае шэф беларускай дэлегацыі на алімпіядзе, намеснік міністра спорту і турызму Рэспублікі Беларусь Дзмітрый ШЫЧКО.



Дзмітрый Якаўлевіч, як быццам учора заставалася 100 дзён да пачатку Алімпійскіх гульняў у Ванкуверы. Сёння ўжо ад алімпійскага стартаў нас аддзяляюць 50 дзён. Многіх, безумоўна, хвалюе, наколькі падрыхтаваны айчынныя атлеты? — Цяпер наставіць заключны этап падрыхтоўкі беларускіх алімпійцаў да гульняў у Ванкуверы. Пакуль яшчэ рана гаварыць аб колькасці атлетаў, якія заваявалі неабходны ліцэнзіі на паездку ў Канаду. Як вы ведаеце, сёння допуск на ўдзел у Гульнях маюць нацыянальныя каманды па хакеі (23 ліцэнзіі), біятлоне (10 ліцэнзіі) і канькабежным спорце (1 ліцэнзія). Працягваецца адбор у фрыстайле, лыжных гонках, лыжным дваябор'і і горных лыжах. Канчатковы склад спартсменаў будзе вызначаны ў другой палове студзеня, калі міжнародныя федэрацыі канькабежнага і лыжнага спорту вышлюць на адрас НАКА Рэспублікі Беларусь спісы дапушчаных да

Гульні спартсменаў. На сёння ў папярэдні склад беларускай дэлегацыі ўключаны 121 чалавек. — Атрымліваецца, што колькасць відаў спорту, у якіх планавалі ўдзел беларусы, скарацілася? — Так. Не выканалі задач па адбору каманды па шорт-трэку, фігурным катанні і часткова на канькабежным спорце. Зразумела, гэта мінус, што спартсменаў паездзе менш, чым планавалася. З іншага боку, турыстамі мы не збіралі нікога візе. Выступаць павінны і будуць наймацнейшыя. — Тама заваяваны алімпійскія ўзнагароды беларускімі атлетамі па-ранейшаму цікавіць многіх. — Будзем шчырымі і адзначым, што асноўныя медальныя надзеі звязаны з жаночай біятлоннай камандай і зборнай па фрыстайле. Скажу больш: ніводзін спартсмен не выязджае на Алімпіяду без канкрэтных задач, якія прапісаны ў пагадненнях.

— Дамітрый Якаўлевіч, яшчэ не атрымаў сваёй заканчанай допілгавы скандал з нашымі алімпійцамі-малатабойцамі Іванам Ціханам і Вадзімам Дзевятоўскім. З улікам гэтых акалічнасцяў праводзіліся нейкія дадатковыя «лікбезы» для нашых трэнераў і атлетаў перад Ванкуверам? — Мяркую, што гэты допілгавы скандал у хуткім часе атрымае сваё лагічнае завяршэнне. Есць вялікая доля верагоднасці, што ўсё вырашыцца на карысць нашых спартсменаў. Увогуле, гэтую тэму мы трымаем на пастаянным кантролі. Нядаўна ў Мінску прайшоў навука-практычны семінар «Пытанні антыдапінгавай дзейнасці», на гэта мерапрыемства былі запрошаны ўсе зацікаўленыя: спецыялісты, што працуюць непасрэдна са спартсменамі, навуковыя супрацоўнікі лабараторыі, супрацоўнікі антыдапінгавага агенцтва, арганізатары спартыўнай работы. Я глыбока ўпэўнены, што менавіта сумесная карпатлівая і планаваная праца ўрачоў і трэнераў павінна прынесці жаданыя вынікі. Варта даводзіць да ўсіх спартсменаў самую простую думку: прымаць допінг — гэта падман і парушэнне прынцыпу сумленнай гульні, які да таго ж звязаны з самымі негатыўнымі наступствамі для здароўя. І гаварыць пра гэта трэба, пачынаючы з самага ранняга дзяцінства. Дарэчы, на гэтым семінары была прадэманстравана брашура камісаў для дзяцей 6-7 гадоў. Менавіта з гэтага ўзросту трэба ўнушаць, што допінг — гэта дрэнна, допінг — гэта небяспечна.



ДА ПАЧАТКУ ЗІМОВЫХ АЛІМПІЙСКІХ ГУЛЬНЯЎ У КАНАДСКІМ ВАНКУВЕРЫ ЗАСТАЕЦА РОЎНА 50 ДЗЁН. Наколькі гатовыя да найважнейшых стартаў чатырохгоддзя беларускія алімпійцы? Абмеркаванне гэтых пытанняў, а таксама шэрагу іншых, у якіх адлюстроўваецца жыццё айчыннага спорту, прысвечаны сённяшняму, ужо другі, спецыяльнаму, гасцямі якога сталі вядомыя ў краіне дзеячы спорту і алімпійскага руху.

### ТАЛІСМАНЫ АЛІМПІЙСКІХ ГУЛЬНЯЎ-2010 У ВАНКУВЕРЫ



Птушка-гром, Снежны чалавек, Марскі мядзведзь

### МІНШЧЫНА І ВІЦЕБЧЫНА — ЗА АЛІМПІЙСКУЮ ПЕРСПЕКТыву



Гэтая сустрэча старых сяброў адбылася на нядзяднім семінары Нацыянальнага алімпійскага камітэта Рэспублікі Беларусь у Віцебску. Сярэбраны прызер Алімпійскіх гульняў у Пекіне, малатабойца з Наваполацка Вадзіма Дзевятоўскага, які разам з Іванам Ціханам аспрэчвае сваю працу ў Міжнародным алімпійскім камітэце з нагоды допілгавага скандалу, гораць падтрымліваюць выканаўчы дырэктар НАКА па Мінскай вобласці Геннадз Клячко (справа) і начальнік упраўлення па фізічнай культуры і спорце Мінскага аблвыканкама Сяргей Нерад. Падтрымка такая сёння вельмі неабходная, скажаў Вадзім Дзевятоўскі, і выказаў упэўненасць, «мы яшчэ павоімо». Адметна, што зорка беларускага спорту і кіравнікі алімпійска-спартыўнага руху Міншчыны не забылі павіншаваць усіх з надыходнымі Калядамі і Новым, 2010, годам!

### МІХАІЛ ЗАХАРАЎ НАЗВАЎ АЛІМПІЙСКІ СКЛАД

23 снежня галоўны трэнер нацыянальнай зборнай па хакеі Міхаіл Захараў назваў папярэдні склад алімпійскай каманды. Гэта 22 гульні, на якіх руляць разлічваю ў Ванкуверы-2010. Міхаіл Захараў папярэдзіў, што спіс папярэдні, і канчатковы яго варыянт будзе абвешчаны ў лютым. Асістэнтамі галоўнага трэнера на Алімпіядзе будуць Андрэй Хамутоў і Дэйв Люіс. Месяца яшчэ аднаго памочніка пакуль вакантнае, і яго імя Міхаіл Захараў абвясціць пазней. Хутэй за ўсё, ім будзе трэнер моладзевай зборнай. Аднак дакладна гэта будзе не Аляксандр Андрэевіч. «Калі чалавек аднойчы адмовіўся, навошта клікаць яго другі раз?» — лічыць галоўны трэнер.

Наконт перспектывы ўдзелу ў Алімпійскіх гульнях НХЛ'аўца Руслана Салая, якому нядаўна была зроблена аперацыя, Міхаіл Захараў адзначыў, што яны даволі вялікія. «Пазаўчора больш за гадзіну размаўляў з Русланам па скайпе. Ён добра выглядае, я нават прапусціў яго ўстаць і пахадзіць. Аднаўленне пасля аперацыі ідзе ў яго добра. Салей мне скажаў: «Не бойся, я выйду на лёд. І зраблю ўсё, каб дапамагчы камандзе»».

пасады кіраўніка федэрацыі Уладзіміра Навумова. У прыватнасці, галоўны трэнер зборнай выказаў меркаванне, што «два спецыялісты», якія былі ва Уладзіміра Уладзіміравіча, «забыталі» яго з канадскім вектарам, «у які ён кінуўся з галавой». «Калі Навумай зразумеў, што ўсё ідзе не так як трэба, напісаў заяву аб звальненні». Але Міхаіл Захараў падкрэсліў, што Уладзімір Навумай зрабіў для беларускага хакея надзвычай шмат, і ён удзячны старшнін федэрацыі за шматгадовае сумеснае працу. Наконт уласнага жадання заняць у хуткім часе пасаду старшнін федэрацыі галоўны трэнер выказаўся адмоўна. Аздыны напрамак, які цікавы для яго ў працы федэрацыі — дзіцяча-юнацкай хакей. «Я нічога новага не прыдумваў бы. Я проста ведаю, колькі павінна быць трэнераў у школах, якія ў іх павінны быць заробкі і інш. А зараз у нас сур'езныя праблемы ў дзіцячым хакеі, некаторыя ўзросты мы проста губляем».

### КАРАЛЕВА СПОРТУ — ЖЫВАЯ

Ужо ў наступным сезоне беларускія лёгкаатлеты павінны гэта прадэманстравалі

Беларуская федэрацыя лёгкай атлетыкі вынікі гэткага года і назвала найлепшым спартсменам. Нягледзячы на тое, што пасляалімпійскі сезон быў няпростым для беларускай каманды і выступленне на чэмпіянаце свету ў Берліне не прынесла нашым лёгкаатлетам медаль, іншыя старты прадэманстравалі, што ў лёгкай атлетыцы ёсць выдатны рэзерв, які здольны ў будучыні замяніць нашых лідараў. На Універсіядзе, чэмпіянаце Еўропы і паміжсянх міжнародных турнірах па штурханых сёлета беларускімі атлетамі заваявана 28 медаль, 31 медаль атрымалі маладыя спартсмены, у сезоне ўстаноўлена каля 50 нацыянальных рэкордаў, нагадаў галоўны трэнер беларускай зборнай Анатоль Бадзюеў.



Анатоль БАДЗЮЕЎ вішчуе Настасію МІРОНЧЫК (скачкі ў даўжыню).

### Анатоль БАДЗЮЕЎ, галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы:

### «НА ЧЭМПІЯНАЦЕ Еўропы-2010 У МАДРЫДЗЕ ЧАКАЕМ МЕДАЛЁЎ»

Анатоль Бадзюеў, галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі па лёгкай атлетыцы пракаментаваў вынікі мінулага сезона і паразваў пра перспектывы нашай каманды. — Гэты сезон прадэманстравалі вялікі збой у нашай камандзе. Але колькасць медаль, заваяваная рэзервам, дазваляе нам верыць у вялікую будучыню беларускай лёгкай атлетыкі. Ужо ў наступным сезоне мы павінны прадэманстравалі, што наша лёгка атлетыка жывая. Галоўным стартам стане чэмпіят Еўропы, які пройдзе ў Мадрыдзе з 27 ліпеня па 4 жніўня. — Якія задачы стаяць перад камандай на гэтых спаборніцтвах? — У нас ёсць планавыя заданні Мінспорта, і калі акумуляваць іх разам, мы павінны заваяваць не менш за 4-5 медаль у Мадрыдзе. — Ці ўсе лідары нашай каманды плануюць там выступіць? — Абсалютна ўсе. Калі будуць жывыя-здоровыя. Гэты чэмпіят планаваліся адзінаццаці гадоў, і гэта будзе добра, бальшычыкі ўбачаць і Акану Мянкова, і Наталію і Андрэя Міхневічаў, і Андрэя Краўчанку і іншых нашых спартсменаў. — Чым займаецца цяпер алімпійская чэмпіёнка Аксана Мянкова? — Трэнеруецца і рытуецца да сезона. Мяркую, што, калі б яна трапіла ў фінал у Берліне, яна змаглася б за медаль. У такой жа сітуацыі Аксана была і на Алімпіядзе — у кваліфікацыі ў Пекіне яе вынік быў нават ніжэйшы, чым у Берліне. Але мы атрымалі ўрок: будуць унесены змены ў яе выступленне ў кваліфікацыі. Яно павінна быць больш упэўненым, трэба ўлічваць, што ў супернікі не стаяць на месцы. Хоць усёкае бывае — у мужчынскім молаце без нашых хлопцаў вынікі былі даволі блёклыя. — Хто з сёлетніх намінантаў вас здзіўліў? — Вельмі рады за Алёну Грышко, якая па сваіх выніках набліжаецца да лідараў — Натасіі Міхневіч і Надзеі Асташук, у тэмпах рывіцца яна не ступае ім. Парадаваў Юра Шаюноў, ад якога мы нават не чакалі столькі медаль. Вельмі спадзяёмся на Настасію Мірончык і Аляксандра Лініна, адчуваецца, што гэта спартсмены з вялікай будучыняй. — Якія планы ў нашых ветэранаў Ірыны Ятчанкі і Элны Звервай? — Ірына Ятчанка скончыла выступленні, і падчас найбліжэйшых спаборніцтваў мы арганізуем яе ўрачыстыя провады — гэта адметная спартсменка з надзвычайнымі дасягненнямі. Элліна Зверва будзе рытвацца да чэмпіянату Еўропы сярод камандаў, дзе пастараецца годна выступіць, пасля чаго таксама плануе завяршыць кар'еру.

Матэрыялы спецыяльна падрыхтавалі Уладзімір ЗДАНОВІЧ, Пётр БАХУНІН.

Георгій КАТУЛІН, Генеральны сакратар Нацыянальнага Алімпійскага камітэта:

### «НАШЫ СПАРТСМЕНЫ БУДУЦЬ ЖЫЦЬ У КАМФОРТНЫХ УМОВАХ»

Да зімовых Алімпійскіх гульняў у Ванкуверы засталася 50 дзён. Для спартсменаў гэта апошні час, каб адшліфаваць сваю алімпійскую праграму і прыйсці ў аптымальную фізічную форму. Для спартыўных чыноўнікаў арганізацыйная праца пачалася даўно, і чым бліжэй дзень адкрыцця Алімпіяды, тым яе больш. Дзе будуць жыць беларускія атлеты ў Ванкуверы і з кім суседнічаць, чым харчавацца і як адзначыць свае перамогі (спадзяёмся, што яны абавязкова будуць), як будуць дастаўляць багаж беларускай каманды і хто з беларусаў будзе ўдзельнічаць у цырымоніі адкрыцця, мы распыталі генеральнага сакратара Нацыянальнага Алімпійскага камітэта Георгія КАТУЛІНА.



— Георгій Васільевіч, што адбываецца за 50 дзён да Алімпійскіх гульняў? — Прайшла папярэдняя акрэдытацыя нашай дэлегацыі. Яна адбылася ў Франкфорце-на-Майне 30 лістапада. Ад нашай краіны ўдзельнічалі шэф місіі Дзмітрый Якаўлевіч Шычко і генеральны сакратар НАКА Катулін. Пытанні акрэдытацыі ў цэлым вырашаны. Да 15 снежня мы маглі зрабіць апошняе ўдакладненні ў папярэдні склад алімпійскай зборнай. Аргамітэнт Алімпіяды пасля 15 снежня прыступіў да друкавання акрэдытацыйных карт, якія ў тым ліку будуць і допускам на ўезд у Канаду разам з пашпартамі. Спартсменам будзе вельмі зручна атрымаць іх загадзя і пазбегнуць паходу ў пасольства для афармлення шматлікіх папер, тым больш што ў Канаду няпроста атрымаць візу. Было абмеркавана пытанне прыезд дэлегацыі, афіцыйнай цырымоніі пад'ёму сцяга. Яна прызначана на 9 лютага на 14 жніўня. Працэдура пад'ёму сцяга будзе праходзіць ва ўрачыстай атмасферы на плошчы алімпійскай вёскі Ванкувера, дзе адначасова ўдзельнічаюць НАКі некалькі краін. Нам у «суседзі» трапіліся Германія і Іспанія.

— У нас была права выбару суседзяў? — Пра нашы перавагі і жаданні спыталася. Але цырымоніі плануецца яшчэ і зыходзячы з таго, калі прыбудуць спартсмены той ці іншай краіны. На 30 студзеня прызначана афіцыйная рэгістрацыя каманды. У Ванкувер прыязедае прадаваць група арганізацыйнаў на чале з шэфам місіі. Яны звернуць спісы, зрабяць спартыўныя заяўкі, пацвердзяць прысутнасць алімпійскай кваліфікацыі. Пасля гэтага фіскальцы склад дэлегацыі, якія фармуецца з наступнай гадзіны можа прыбываць у Канаду і быць удзельнікам Алімпійскіх гульняў. Наступная важная працэдура — прыём Алімпійскіх вёсак. 31 студзеня мы прымаем вёску ў Ванкуверы, 1 лютага — у Віслеры. На 2 лютага ў нас прызначана сустрэча з валанцёрамі, якія будуць дапамагаць нашай дэлегацыі.

— Як размесціцца беларускія спартсмены ў Алімпійскай вёсцы? — Месца пражывання даўно вядомае — і пакоі, і паверхі. У Ванкуверы Алімпійская вёска — гэта вялікія дамы, 9-ці і 12-павярховыя, кватэры ў якіх пасля Гульняў будуць прададзены. Вялікі дэлегацыі зоймуць цэлыя паверхі. Мы таксама займаем больш чым адзін паверх. У Віслеры, горнай мясцовасці, прысутнасць алімпійскай вёскі засяляцца біятлістамі, у іх заезд 4-5 лютага. Апошнім прыедзецца фрыстайлістам — у іх спаборніцтва пачнуцца напрыканцы гульні.

— Колькі спартсменаў будзе ўдзельнічаць ад нашай краіны ў цырымоніі адкрыцця Алімпіяды і хто будзе сцяганосяца? — Гэтыя пытанні пакуль не вырашаныя. Сцяганосяца мы выбарам на месцы падчас сходу ў Ванкуверы. На цырымоніі адкрыцця аргамітэнт выдае дэлегацыі кожнай краіны пэўную колькасць прапускі. Паводле рэгламенту Алімпійскіх гульняў, у нас 61 такі прапуск. Але трэба разумець, што цырымонія адкрыцця — яна адбудзецца 12 лютага — вельмі доўгае мерапрыемства. І, напрыклад, у біятлістаў на наступны дзень гонка. Зразумела, што гэтых спартсменаў і тэхнічных супрацоўнікаў мы адрываць ад пад-

рыхтоўкі не можам. А вось трэнеры і спартсмены, якія будуць вольныя на той час, будуць удзельнічаць. Мяркую, што наша хакейна каманда будзе цалкам, якія складуць касцяк, бо гульні ў іх пачынаюцца 17 лютага. — Які склад нашай дэлегацыі? — Пакуль у нас едзе 50 спартсменаў, і колькасць удзельнікаў дэлегацыі без журналістаў і афіцыйных асобаў НАК — ад 100 да 105 чалавек. Есць прадстаўнікі НАК з гасцамі, іх каля дзясятка, вёсем журналістаў і 20 супрацоўнікаў Беларадэмаксамі. Усяго каля 130 чалавек.

— Ці былі ў спартсменаў асаблівая пажаданні па пражыванні? — Есць Алімпійская хартыя, і яна вызначае умовы пражывання на Гульнях у алімпійскай вёсцы. Міжнародны алімпійскі камітэт жорстка кантралюе гэтыя высокія дасягненні неабходнасьць размяшчэння за межамі алімпійскай вёскі, сяліліся асобна і паказвалі горшыя вынікі. Яны не жылі ў агульнай атмасферы, не змаглі настроіцца, не адчуваць каманды. Тут ёсць і стаючы, і адмоўны моманты. Сапраўды, вялікая колькасць людзей некаторыя напружвае. З іншага боку, гэта кіруе і магчымыя аб'яднаць усіх агульнай ідэяй. Таму абсалютна большасць краін лічыць мэтазгодным пражыванне ў алімпійскай вёсцы, гэта адпавядае духу алімпізму.

— Як будуць харчавацца нашы спартсмены? Кухар у Канадзе нам не спатрэбіцца? — Меню арганізатары нам дадалі даўно. Наш навукова-даследчы інстытут яго прааналізаваў і выдалі рэкамендацыі спартсменам, а ў Стайках нават адбыўся спецыяльны семінар з гэтай нагоды — на арганізацыі харчавання. Там зварнулі ўвагу нашых атлетаў на тое, што меню вельмі вялікае, і ім прысутнічаюць стравы еўрапейскай, кітайскай, азіяцкай кухняў, шмат спецыфічных страв. Таму падчас гульні трэба не эскперыментаваць, а выкарыстоўваць тыя прадукты, да якіх прывыкліся. Абедзенная зала на Алімпійскіх гульнях у Пекіне была на 5 тысяч пададаных месцаў адначасова. У Канадзе будзе крыху менш, але таксама вялікая. Усё харчаванне пабудавана на прыняцце шведскага стала. Есць набор страв, якія можна браць без абмежавання, прычым у любы час сутак. І гэта накладвае пэўны адбітак на дысцыплінаванасць саміх спартсменаў і трэнераў. Праўда, трэба адзначыць, што алімпійская вёска — закрытая тэрыторыя для алкаголю і тытуню.

— Як жа адзначыць перамогу? — Для гэтага арганізоўваюцца мерапрыемствы за межамі Алімпіяды вёскі. Некаторыя краіны адначасова нават так званыя Дамы, гэта Расія, Аўстрыя, Германія, якія прывозіць больш за 200 спартсменаў. Мяркую, калі наша каманда заваяе медаль, мы зноўдзем спосаб гэты адзначыць.

Алена АЎЧЫННІКАВА.

### «СПАРТАК» — ЧЭМПІЁН. ШАКАЛАДНЫ

Гэтымі днямі шакаладная фабрыка «Спартак» адзначае тым, што ўнесла значны ўклад у развіццё алімпійскага руху Беларусі. Пры яе непасрэдным удзеле свет убацькава календар на 2010 год. Адметна, што галоўнай дзейнай асобай друкаванай прадукцыі стала жаночая зборная Беларусі па баскетболе — фіналістка алімпійскіх Гульняў-2008 у Пекіне і чэмпіянату свету-2010 ў Чэхіі. Прычым дзяўчаты намаганямі фотамайстра Мікіты Бязруква знятыя ў стылі «а-ля толлес».

Прэзентацыя новага календара адбылася ў адным са сталічных рэстаранаў. Гэтая сустрэча выклікала цікавасць не толькі ў кіраўніцтва Гомельскай кандытарскай фабрыкі «Спартак», але і ў сталічнага спартыўна-артыстычнага бондуга. І прычына ў тым, што на прэзентацыі календара адбыўся не толькі абрад намазвання адной з беларускіх мадэляў сапраўдным чорным шакаладам, але і дэбрачыны аўтхэйну ў рамках дабрачыннай акцыі «Мары здзісьнююцца». З рывіццаў вядучай вядзея — дарчы, «Міс Беларусі-2008» — Волгі Хіжанкавай сваіх новых уладальнікаў за даволі ўнушальныя сумы знайшлі работы юнага мастака Паўла Рашчынскага — ён намаляваў карціну нагамі. Сродкі для дзяцей Мінскай вобласці наступілі ад пакупнікоў, якія набылі майкі хакейнага клуба «Дынама» (Мінск) і баскетбольнага клуба ЦСКА (Масква), партфолія самых прыгожых дзяўчат краіны...

Паводле слоў аднаго з арганізатараў акцыі «Мары здзісьнююцца», журналіста газеты «Прэсбол» Сяргея Шчурко, такія мерапрыемствы вельмі неабходныя, бо нясуць у сабе аўру дэбрыні і шчодрасці з боку заможных людзей да дзяцей.

У сувязі са святамі наступны нумар газеты «Звязда» выйдзе 29 снежня.

Дарагу і любую ўнучку **Святлана Уладзіміраўна КОУЗАН** з в. Свядно вішнюю з **днём нараджэння**. Жадаю моцнага здароўя, поспехаў у працы, надзейных і верных сяброў.  
**Бабуля Марыя, в. Такаўшчына.**

**РАСПЛАЦІСЯ «НЕХАДАВІМІ» ГРАШЫМА**

Невядомы махляр накрыўдзіў барысаўчаніна, з якім расплаціўся расійскай купюрай, што выйшла з абарачэння. Пацярпеламу, да якога завітаў дадом прайдзівец, зразумела, трэба было і самому быць больш пільным. Паводле звестак аддзялення інфармацыі і грамадскіх сувязяў, у 42-гадовага барысаўчаніна пакупнік набыў шэсць літраў мёду і выклаў за гэта 5 тысяч рублёў РФ. На жаль, гаспадар тавару не звярнуў увагу на адну важную акалічнасць: купюра была ўзору 1992—1996 гадоў, яна выведзеная з абарачэння. Па факце заведзена крмінальная справа, праваахоўнікі шукаюць хітрана.

Ігар ГРЫШЫН.

**ПЕРШЫМ ПАКУПНІКАМ ДОМА — СПАЛЬНЫ ГАРНІТУР У ПАДАРУНАК**

Арганізацыямі, што ўваходзяць у склад канцэрна «Белладэпаперпрам», да канца года запланаваны і ўжо праводзяцца 12 рэкламных акцый з увадзэннем розных зніжкаў і ўручэннем падарункаў. Напрыклад, можна згадаць акцыю «Домабудаванне» ад ААТ «Гомельдзру», калі першым дзесяці пакупнікам драўлянага каркаснага дома з максімальнай камплектацыяй быў абяцаны спальны гарнітур у падарунак. Да канца года гэты ж вытворца праводзіць рэкламную акцыю, калі на пэўныя мадэлі мэблі даюцца зніжкі да 20 працэнтаў ад рознічнай цаны. ААТ «Маладзечна-мэбля» праводзіць акцыю «Калядны падарунак». Пры рэалізацыі мэблі па розных цэнах даюцца наступныя зніжкі: пры набыцці пэўных вырабаў на суму ад 3 да 4,5 мільёна руб-


лёў — два працэнты, ад 4,5 да 6 мільёнаў — тры працэнты і гэтак далей. ААТ «Фандок» праводзіць перадавагодную рэкламную акцыю са зніжкамі і продажам у расэрміноўку да шасці месяцаў мэблі асобных серый і прадукцыі дрэваапрацоўкі. Скажам, на дзвярныя блокі — 10 працэнтаў, на хваёвыя плітусы — 25 працэнтаў, на мэблевы шчыт, сталюную пліту — на 20 працэнтаў, мэблю серый «Лаба» — 20 працэнтаў, серыі «Фірта» — ад 20 да 25 працэнтаў. ААТ «Холдынганва» кампанія «Пінскдзру» па 15 студзеня праводзіць «Калядна-навагодні распродаж мэблі», калі зніжкі на корпусную мэблю складаюць да 40 працэнтаў, на мяккую — да 10—15 працэнтаў.

Сяргей РАСОЛЬКА.

**СЁННЯ**  
Першая квадра ў 19.37.  
Месяц у сузор'і Авена.

Сонца	Усход	Заход	Даўжыня дзя
Мінск	8.28	15.51	7.23
Віцебск	8.25	15.33	7.08
Магілёў	8.18	15.41	7.23
Гомель	8.06	15.46	7.40
Гродна	8.41	16.08	7.27
Брэст	8.33	16.17	7.44

**Імяніны**  
Пр. Данілы, Івана, Лукі, К. Евы, Ірмы, Эвеліны, Адама, Рыгора.



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УТВЕРЖДЕНО  
Наблюдательный совет  
ОАО «АСБ Беларусбанк»  
«14» декабря 2009 года  
протокол № 32

**БЕЛАРУСБАНК**

Департамент по ценным бумагам  
Министерства финансов  
Республики Беларусь  
**ЗАВЕРЕНО**

В. Г. Кулаженко  
«23» декабря 2009 года

**КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

об открытой продаже облигаций семьдесят седьмого выпуска

**1. Полное и сокращенное наименование эмитента:** полное: Открытое акционерное общество «Сбергательный банк «Беларусбанк» (в дальнейшем именуемое «Банк»); сокращенное: ОАО «Акционерный Сбергательный банк «Беларусбанк» (ОАО «АСБ Беларусбанк»).

**2. Место нахождения эмитента, телефон, факс, электронный адрес (e-mail)**  
Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32; телефон — (017) 2188408; телефон / факс — (017) 2222626; e-mail — info@belarusbank.by.

**3. Сумма зарегистрированного уставного фонда**  
Уставный фонд Банка составляет 2.288.787.859.000 (Два триллиона двести восемьдесят восемь миллиардов восемьсот восемьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят девять тысяч) белорусских рублей.

**4. Наименование периодического печатного издания, в котором ежегодно будет публиковаться бухгалтерская отчетность эмитента в составе, определенном законодательством, и сроки ее публикации**  
Бухгалтерская отчетность по итогам работы Банка за 2008 год опубликована 28 марта 2009 года в газете «Звязда» (№ 58). По итогам работы Банка за 2009 год и последующие годы указанная информация будет опубликована не позднее трех месяцев со дня окончания отчетного финансового года в газете «Звязда».

**5. Место, время и способ ознакомления с более подробной информацией (проспектом эмиссии)**  
С более подробной информацией, а также с копией Проспекта эмиссии облигаций семьдесят седьмого выпуска, оформленной в установленном порядке, можно ознакомиться, начиная с даты публикации в средствах массовой информации настоящего документа, в центральном аппарате Банка по адресу: г. Минск, ул. Мясникова, 32, а также в филиалах — областных (Минском) управлениях, филиалах, центрах банковских услуг Банка ежедневно (кроме выходных и нерабочих праздничных дней) в течение их рабочего времени.

**6. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ**  
**6.1. Дата принятия решения о выпуске облигаций и наименование органа, принявшего это решение**  
Решение о выпуске облигаций в соответствии с подпунктом 10.2 Устава Банка принято Наблюдательным советом Банка «14» декабря 2009 года, протокол № 32.  
**6.2. Форма выпуска и вид облигаций, объем эмиссии, количество, серия, номера, номинальная стоимость облигаций:**

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода (дней)
1	28.12.2009	01.04.2010	94
2	02.04.2010	01.07.2010	91
3	02.07.2010	01.10.2010	92
4	02.10.2010	01.01.2011	92
5	02.01.2011	01.04.2011	90
6	02.04.2011	01.07.2011	91
7	02.07.2011	01.10.2011	92
8	02.10.2011	28.12.2011	88
<b>ИТОГО</b>			<b>730</b>

**6.3. Цель выпуска облигаций**  
Выпуск облигаций осуществляется в целях привлечения денежных средств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для формирования ресурсной базы Банка.

**6.4. Период проведения открытой продажи облигаций**  
После опубликования Краткой информации об открытой продаже облигаций семьдесят седьмого выпуска Открытого акционерного общества «Сбергательный банк «Беларусбанк», заверенной в установленном порядке Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь, размещенные облигации осуществляется с 28.12.2009 по 28.12.2010, если больший срок не будет определен Правлением Банка. Срок открытой продажи может быть сокращен в случае полной реализации всего объема эмиссии облигаций соответствующего выпуска.

**6.5. Место и время проведения открытой продажи облигаций**  
Размещение облигаций осуществляется путем открытой продажи на внебиржевом и/или биржевом рынке юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — резидентам и нерезидентам Республики Беларусь (далее — покупатели) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.  
Для приобретения облигаций покупатели могут обращаться в филиалы — областные (Минское) управления, филиалы, центры банковских услуг и центральный аппарат Банка. Отделения Банка в продаже облигаций не участвуют.  
Покупка облигаций осуществляется по цене, равной текущей стоимости облигации, рассчитываемой по следующей формуле:

$$C = H + Дн, где:$$

C — текущая стоимость облигации;  
H — номинальная стоимость облигации;  
Дн — накопленный процентный доход.  
В день начала открытой продажи облигаций (28.12.2009), а также в день выплаты процентного дохода текущая стоимость облигации равна ее номинальной стоимости.  
Накопленный процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Дн = \frac{Пд * N * T}{365 * 100}$$

где:  
Дн — накопленный процентный доход;  
Пд — процентная ставка в процентах годовых;  
N — номинальная стоимость облигации;  
T — период начисления процентного дохода (дней).  
Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.  
День начала размещения облигации или день выплаты последнего процентного дохода и день расчета текущей стоимости считаются одним днем.

Расчет осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

**6.6. Срок обращения облигаций**  
Срок обращения облигаций — 730 календарных дней (с 28.12.2009 по — 28.12.2011). День начала размещения и день погашения облигаций считаются одним днем.

**6.7. Дата погашения облигаций**  
Погашение облигаций осуществляется 28.12.2011.

**6.8. Размер процентного дохода по облигации. Порядок расчета, график начисления и выплаты процентного дохода**  
По облигации установлена доходность в размере 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых.  
Выплата дохода владельцам облигаций производится: в виде процентного дохода; периодически (один раз в три месяца) в течение срока обращения облигаций в соответствии с графиком начисления и выплаты процентного дохода;

путем перечисления в безналичном порядке суммы процентного дохода в долларах США на счета владельцев облигаций, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь; на основании реестра владельцев облигаций.  
В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций в долларах США, открытые в уполномоченных банках Республики Беларусь, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежащая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

**График начисления и выплаты процентного дохода**

Порядковый номер периода начисления процентного дохода	Начало периода	Конец периода, дата выплаты процентного дохода	Продолжительность периода (дней)
1	28.12.2009	01.04.2010	94
2	02.04.2010	01.07.2010	91
3	02.07.2010	01.10.2010	92
4	02.10.2010	01.01.2011	92
5	02.01.2011	01.04.2011	90
6	02.04.2011	01.07.2011	91
7	02.07.2011	01.10.2011	92
8	02.10.2011	28.12.2011	88
<b>ИТОГО</b>			<b>730</b>

В случае если дата выплаты процентного дохода выпадает на нерабочий день, выплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму процентного дохода по облигациям за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются. Под нерабочим днем в настоящем документе считаются выходные дни, государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные Президентом Республики Беларусь нерабочими днями.

Процентный доход по облигации за первый период начисления процентного дохода начисляется с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, по дату выплаты процентного дохода за данный период включительно. Процентные доходы по остальным периодам (включая последний) начисляются с даты, следующей за датой выплаты процентного дохода за предшествующий период, по дату выплаты процентного дохода за соответствующий период (по дату погашения) включительно.

Расчет процентного дохода производится путем его начисления на номинал облигации за период начисления процентного дохода, определенный в соответствии с вышеуказанными правилами, по ставке процентного дохода, указанной в части первой настоящего пункта.

Процентный доход рассчитывается по следующей формуле:

$$Д = \frac{Пд * N * T}{365 * 100}$$

где:  
Д — процентный доход;  
Пд — ставка процентного дохода;  
N — номинальная стоимость облигации;  
T — количество дней соответствующего периода начисления процентного дохода.  
Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления.

Расчет процентного дохода осуществляется по каждой облигации, исходя из фактического количества дней в году.

**6.9. Условия и порядок досрочного погашения облигаций**  
В случае приобретения Банком всего объема эмиссии облигаций до даты их погашения в порядке, определенном п. 6.11 настоящего документа, Банк может принять решение о досрочном погашении облигаций.

**6.10. Порядок погашения облигаций. Дата формирования реестра владельцев облигаций**  
Дата погашения облигаций — 28.12.2011.

При погашении облигаций владельцам облигаций выплачивается их номинальная стоимость, а также процентный доход за последний период начисления процентного дохода (иные неполученные процентные доходы — при их наличии).

Погашение облигаций производится на основании реестра владельцев облигаций путем перечисления в безналичном порядке причитающихся денежных средств на счета владельцев облигаций в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Реестр владельцев облигаций формируется депозитарием Банка за 5 рабочих дней до даты погашения облигаций.  
В случае если день погашения выпадает на нерабочий день, погашение осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем. Проценты на сумму погашения за указанные нерабочие дни не начисляются и не выплачиваются.

В случае отсутствия в реестре владельцев облигаций данных о счетах владельцев облигаций, а также в случае, если реестр содержит ошибочные банковские реквизиты, сумма, подлежа-

щая выплате, выплачивается путем депонирования на счете Банка до непосредственного обращения владельца облигации. Проценты по депонированным суммам не начисляются и не выплачиваются.

**6.11. Условия и порядок приобретения Банком облигаций до даты их погашения**  
В период обращения облигаций Банк обязуется ежеквартально осуществлять приобретение (выкуп) облигаций у любого их владельца по цене, равной номинальной стоимости облигации, в следующие даты: 01.04.2010, 01.07.2010, 01.10.2010, 01.01.2011, 01.04.2011, 01.07.2011, 01.10.2011.

Приобретение облигаций осуществляется Банком на внебиржевом рынке на основании договора купли-продажи, заключенного между владельцем облигаций и Банком, и/или на биржевом рынке в соответствии с правилами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Для продажи облигаций Банку владельцы облигаций должны подать в Банк заявление о намерении осуществить такую продажу, которое должно содержать: наименование владельца облигаций; место нахождения и контактные телефоны владельца облигаций; номер выпуска облигаций; количество облигаций, предлагаемых для продажи; банковские реквизиты счета для перечисления средств за проданные облигации;

наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, который будет осуществлять продажу облигаций на биржевом рынке (в случае если владелец облигаций не является профессиональным участником рынка ценных бумаг); подпись уполномоченного лица.  
В случае если для осуществления продажи облигаций Банку владельцу облигаций необходимо принятие решения соответствующего органа, или получение согласования, или получение разрешения, владелец продаваемых облигаций обязан заблаговременно принять (получить) данное решение (согласование, разрешение).

Заявление о продаже облигаций Банку должно быть предоставлено в Банк не позднее 5 рабочих дней до предполагаемой даты продажи облигаций по факсу (с последующим предоставлением оригинала не позднее трех дней до даты продажи облигаций), заказным письмом или непосредственно по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32; факс 2222626.

Заявление, предоставленное после указанных сроков, Банком к исполнению не принимается.

В период обращения облигаций Банк имеет право осуществлять: приобретение (выкуп) облигаций Банка в иные сроки по цене, определенной Банком; дальнейшую реализацию облигаций Банка, приобретенных на вторичном рынке; иные действия с приобретенными облигациями Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

**6.12. Условия и порядок возврата средств инвесторам при запрете выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь**

В случае запрета выпуска облигаций Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь Банк в срок не позднее 30 дней с момента принятия указанного решения возвращает владельцам облигаций денежные средства, направленные на покупку облигаций, с уплатой процентов за пользование денежными средствами по ставке 8,5 (Восемь целых пять десятых) процентов годовых за текущий период начисления процентного дохода, в котором принято решение о запрете выпуска.

**6.13. Дата и номер регистрации облигаций**  
Облигации зарегистрированы Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь 23 декабря 2009 года.  
Регистрационный номер: 5-200-02-0438.

**6.14. Информация об обеспечении облигаций**  
Банк выпускает облигации без учета положений, предусмотренных в подпункте 1.7 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулировании рынка ценных бумаг», в соответствии с подпунктом 1.8 пункта 1 названного Указа.

Общий размер обязательств по облигациям не превышает 80 процентов нормативного капитала Банка. Выпуск облигаций согласован Национальным банком Республики Беларусь.

**6.15. Порядок обращения облигаций**  
Для своевременного формирования депозитарием Банка реестра владельцев облигаций сделки по облигациям на вторичном рынке прекращаются:

на биржевом рынке — за 5 рабочих дней; до дня выплаты процентного дохода за каждый процентный период в течение всего срока обращения облигаций; до даты погашения облигаций; на внебиржевом рынке: за один рабочий день до даты выплаты процентного дохода — для владельцев облигаций, являющихся клиентами депозитария ОАО «АСБ Беларусбанк»; за пять рабочих дней до даты выплаты процентного дохода — для владельцев облигаций, не являющихся клиентами депозитария ОАО «АСБ Беларусбанк»; за пять рабочих дней до даты погашения облигаций.

**Заместитель Председателя Правления — начальник ОПЕРУ**  
ОАО «АСБ Беларусбанк» Г.С. Господарик

**Главный бухгалтер**  
ОАО «АСБ Беларусбанк» И.П. Лысоковская

<http://www.belarusbank.by>

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 01 от 28.08.2008 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь.  
Лицензия на профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам № 02200/0385579 (зарегистрирована в реестре лицензий Министерства финансов Республики Беларусь 13.07.2009 № 5200-1246-1024), УНП 100325912.

— 292 21 03, ул. Мясникова, 32; Брэст: 20 37 98, Віцебск: 43 23 74, Гродна: 43 25 29, Гомель: 40 91 92, Баранавічы: 47 71 94, Магілёў: 32 74 31; бухгалтэры: 292 22 03.  
<http://www.zviazda.by>;  
**ПРЫЁМ тэ.п.факс: 287 17 79, РЭКЛАМЫ** тэ.п.факс: reklama@zviazda.minsk.by  
e-mail: info@zviazda.minsk.by

Аўтары апублікаваных матэрыялаў несуч адказнасць за падбор і дакладнасць фактаў, іх меркаванні не з'яўляюцца супадзеннем з меркаваннем рэдакцыі. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ей лісты. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

**НАДВОР'Е на зяўтра**

ВІЦЕБСК 735мм рт.ст. -3...-1°C	МІНСК 728мм рт.ст. -1...+1°C	МАГІЛЁў 735мм рт.ст. 0...+2°C
ГРОДНА 735мм рт.ст. +1...+3°C	БРЭСТ 735мм рт.ст. +2...+5°C	ГОМЕЛЬ 744мм рт.ст. -2...0°C
ВАРШАВА 7...+8°C	КІЕў -3...+5°C	РЫГА 0...+2°C
ВІЛЬНЮС +1...+3°C	МАСКВА -3...-1°C	С-ПЕДЗЬБУРГ -5...-3°C

**Геамагнітныя узрушэнні**

21 ГЭДЗ, 03 ГЭДЗ, 06 ГЭДЗ, 09 ГЭДЗ, 12 ГЭДЗ, 15 ГЭДЗ, 16 ГЭДЗ, 18 ГЭДЗ

**Абзначэнні:**  
— няма прыкметных геамагнітных узрушэнняў  
— невялікія геамагнітныя узрушэнні  
— слабкія геамагнітныя буря

**24 СНЕЖНЯ**

1784 год — нарадзіўся Зарыян Якаўлевіч Даленга-Хадакоўскі (сапр. Адам Чарноцкі), славазнаўца, адзін з заснавальнікаў беларускай, польскай і украінскай археалогіі, фалькларыстыкі, этнаграфіі і дыялекталогіі. Працаваў у Мінску прыватным аэдактам, вывучаў старажытныя беларускія акты і граматы. У 1818 годзе ўпершыню ў Беларусі атрымаў ад Віленскага ўніверсітэта ліст на права раскопак. Даленгаў гарадзішчы ў Полацку, Віцебску, Тураве, у ваколіцах Брэста, Магілёва. Рабіў запісы фальклору, мясцовыя дыялекты, абрады. Выкарыстоўваючы звесткі археалогіі, тапанімікі, этнаграфіі і фальклору, імкнуўся вызначыць мяжу рассялення старажытных славян і лакалізацыю асобных славянскіх плямёнаў, вызначыў тэрыторыі распаўсюджвання беларускай мовы.

1914 год — нямецкі самалёт скінуў некалькі бомбаў на англійскі горад Дуўр — першая ў свеце бомбардзіроўка з прымяненнем авіяцыі.

«Жыццё — гэта неверагодныя прыгоды, вартыя таго, каб дзеля ўдачы перажываць і няўдачы».  
Рычард Олдзінгтан (1892—1962), англійскі пісьменнік.

**ЮЛІАНСКИ І ГРЫГАРЫЯНСКИ**

Вядома, што самай старажытнай еўрапейскай сістэмай упарадкавання часу быў календар, распрацаваны геніяльным палкаводам, філосафам, астраномам і матэматыкам Гаем Юліем Цэзарам у 46 г. да н.э. з дапамогай выдатнага александрыйскага астранома Сазігена. Гаўнаўнаў асабістаў новага календара быў нязнамым рытм: у ім паслядоўна чаргаваліся тры простыя (працягласцю ў 365 дзён) і адзін высакосны (працягласцю ў 366 дзён) гады.

● Аднак на гэтым гісторыя рэфарм календара не скончылася. Рэч у тым, што сярэдняя працягласць года ў юліянскім календары была на 0,0078 сутак (г.зн. на 11 хвілін 14 секунд) большай за працягласць трапічнага (экватарыяльнага) года. У выніку за кожнага 128 гадоў набіралася «лішня» суткі. Напрыканцы XVI ст. вясноевое раўнадзенства было адсунутае на 10 сутак назад і прыпадала ўжо на 11 сакавіка. У сувязі з такой супярэчнасцю спатрэбілася правесці новую рэфарму еўрапейскага календара. Яе здзейсніў Папа Рымскі Грыгорый XIII на падставе праекта італьянскага матэматыка Лундыякі Ліліе.

● У адпаведнасці з папскай календарі вясенню 1582 г. з календара «забралі» 10 лішніх дзён, і вясноевое раўнадзенства зноў апынулася на сваім месцы — 21 сакавіка. Дзеля таго, каб календар зноў не набіраў лішня суткі, згодна з гэтай жа рэфармай кожны чатырыста гадоў з яго трэба выкаціць тры суткі. Каталіцкія краіны Еўропы адразу пачалі пераходзіць на новы стыль летазліцця. Пратэстанцыя — толькі праз 50—100 гадоў. Праваслаўная царква адмовілася пераходзіць на грыгарыянскі (ад імя папы Грыгорыя XIII) стыль і да гэтага часу адзначае свае святы па старым, юліянскім календары.

● Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, 24 студзеня 1917 г., Саўнаркам РСФСР прыняў «Дэкрэт аб увядзенні ў Расійскай рэспубліцы заходне-еўрапейскага календара» з мэтай усталавання ў Расіі аднолькавага амаля з усімі культурнымі народамі злічанага часу: «Першым днём пасля 31 студзеня гэтага года лічыць не 1 лютага, а 14 лютага, другім днём лічыць пятнаццатага лютага і г.д.»

● На момант увядзення грыгарыянскага календара розніца паміж ім і юліянскім календаром складала 10 дзён, але да пачатку XX стагоддзя яна павялічылася да 13 дзён.

● У гэтыя гістарычныя рэфармы прывялі да таго, што сёння ў сваім жыцці мы карыстаемся і адным, і другім календарам. Усё наша грамадства і дзяржаўныя органы кіравання працуюць у адпаведнасці з еўрапейскім грыгарыянскім календаром, а вось святы праваслаўнай царквы адзначаюцца па старым стылі, па юліянскім календары.

Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК.

**Усімнёмем!**

— Спадар, зараз жа праціце ў мяне прабачэння, інакш мой муж выклікае вас на дуэль!  
— На французскую — на шпакга да першай крыві, або на англійскую — на пісталетах да смерці!  
— Дуэль будзе рускай: ён прыдзе з натоўпам і вас проста паб'юць...

Настаўніца — Вовачку: — Проста неверагодна, што адзін чалавек можа зрабіць гэтулькі памылак!  
— Чаму адзін?! Удваіць з татам...

Жанчына прыходзіць да варажбіткі:  
— Памятаеце, я была ў вас пяць гадоў таму? Вы яшчэ наварылі мне багагата мужа і пяцёрку дзяцей.  
— Памята...  
— Я хачу даведацца — а муж у мяне калі будзе?

Не ведаю, хто ў што ве-

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, нес